

МІНІСТЭРСТВА АДУКАЦЫІ РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ

## ВУЧЭБНАЯ ПРАГРАМА

ДЛЯ КЛАСАЙ З ВЫВУЧЭННЕМ МОВЫ НАЦЫЯНАЛЬНАЙ МЕНШАСЦІ  
І КЛАСАЙ З НАВУЧАННЕМ НА МОВЕ НАЦЫЯНАЛЬНАЙ МЕНШАСЦІ  
ВА ЎСТАНОВАХ АГУЛЬНАЙ СЯРЭДНЯЙ АДУКАЦЫІ  
(ВУЧЭБНЫ ПРАДМЕТ «ЛІТАРАТУРА НАЦЫЯНАЛЬНАЙ МЕНШАСЦІ»)

# ПОЛЬСКАЯ ЛІТАРАТУРА

## I–XI КЛАСЫ

Зацверджана  
*Міністэрствам аддукацыі  
Рэспублікі Беларусь*



МИНСК  
НАЦЫЯНАЛЬНЫ ІНСТИТУТ АДУКАЦЫІ  
2012

УДК 373.3/.5.016:821.162.1  
ББК 74.268./3(4Пол)  
B90

---

**ISBN 978-985-465-732-5**

© Міністэрства адукацыі  
Рэспублікі Беларусь, 2012  
© НМУ «Нацыянальны інстытут  
адукацыі», 2012

## ТЛУМАЧАЛЬНАЯ ЗАПІСКА

Польская літаратура ва ўстановах агульной сярэдняй адукцыі Рэспублікі Беларусь вывучаецца ў якасці вучэбнага прадмета «Родная мова і літаратура нацыянальнай меншасці». Вучэбная праграма «Польская літаратура» прызначана для I—XI класаў з вывучэннем мовы нацыянальнай меншасці (I—II класы — 34 гадзіны, III—XI класы — 35 гадзін на год) і для I—XI класаў з навучаннем на мове нацыянальнай меншасці (I—II класы — 68 гадзін, III—VI класы — 70 гадзін, VII—XI класы — 35 гадзін на год).

Польская літаратура з'яўляеца адным з найбольш важных элементаў культуры польскага народа, а таксама арганічнай часткай сусветнай культуры. Літаратура інфармуе аб краіне, людзях, матэрыяльнай і духоўнай культуры, гаспадарчым жыцці, норавах і звычаях, мінульым і сучасным, гістарычных падзеях народа, яго светапоглядзе, ідэалогіі, рэлігіі, веры, спадзяваннях і імкненнях.

**Адукацыйнымі мэтамі** вывучэння польской літаратуры з'яўляюцца:

- фарміраванне ўмення маўлення, слухання, чытання і пісання ў дыферэнцыяльных камунікатыўных сітуацыях, прыватных і грамадскіх;
- абуджэнне матывацыі да чытання і паступовае развіццё ўмення ўспрымаць мастацкія творы і іншыя культуралагічныя тэксты, у тым ліку аўдыявізуальныя, і праз іх — набліжэнне да разумення паняццяў «чалавек» і «свет»;
- увядзенне вучня ў традыцыі нацыянальнай, а таксама ёўрапейскай і сусветнай культур;
- выпрацоўка такога падыходу да прадмета, калі літаратура становіцца ўнутранай патрэбнасцю вучня і яго асабістым здабыткам.

Літаратура выконвае істотную выхаваўчую ролю: уздзейнічае на вучня, выпрацоўваючы ў яго высокія маральныя якасці, паказвае ўзоры і мадэлі паводзін, заахвочвае да таго, каб браць прыклад са станоўчых герояў, выкрываць і крытыкаваць адмоўных.

**Асноўныя задачы** выкладання польскай літаратуры наступныя:

- абуджэнне эстэтычнага ўспрымання вучня праз мастацкае слова;
- матываванасць вывучэння літаратуры і разнастайных культуралагічных тэкстаў (у тым ліку звязаных з рэгіональнай культурай), якія спрыяюць узбагачэнню ведаў вучняў аб чалавеку, жыцці і свеце з пункта погляду сучаснасці ў адносінах да мінулага;
- стымуляванне творчых адносін і актыўізацыя мыслення вучня ў працэсе набыцця ведаў і фарміравання навыкаў і ўменняў.

У працэсе вывучэння літаратуры неабходным бачыцца прысягненне асаблівай увагі да прыкладаў беларуска-польскага літаратурнага ўзаемадзеяння, якое праглядаецца ў старажытных помніках гісторыографіі, мастацкай творчасці, дзеянасці людзей культуры, якія нарадзіліся ў Беларусі ці літаратурная дзейнасць якіх была звязана з Беларуссю (А. Міцкевіч, Ю. Крашэўскі, Г. Сянкевіч, Э. Ажэшка і інш.). Вучань павінен мець уяўленне аб такой унікальной з'яве, як творчасць пісьменнікаў, якія належалі адначасова да культуры або дзвух народаў (М. Гусоўскі, Я. Баршчэўскі, Т. Ленартовіч і інш.).

Польская літаратура ў праграме прадстаўлена на прыкладзе лепшых мастацкіх твораў разам з творамі народнай творчасці. Вучань павінен усвядоміць, што ля вытокаў развіцця культуры знаходзіцца вялікае багацце спадчыны вуснай народнай творчасці, якая адзначаецца разнастайнасцю тэм, жанраў, сродкаў мастацкага выяўлення.

**Змест навучання** павінен быць накіраваны на інтэлектуальнае і эстэтычнае развіццё вучня на падставе тых ведаў па літаратуре, якія ён атрымлівае ва ўстанове аддукацыі:

- 1) паняцці: аўтар і чытач, спосабы распазнавання мэт выказвання, асаблівасці апавядання, апісання, дыялогу, маналогу і інш.;
- 2) паняцці: мастацкі вымысел, мастацкая рэчаіснасць, апавядальник, апавяданне, метафара, рытм, рыфма;
- 3) вызначэнне адрозненняў паміж паняццямі: літаратурная і дыялектная мова, гутарковы стыль маўлення;

4) тэрміналогія: літаратурны герой, сюжэт, дзеянне, аўтар, расказык, эпітэт, гукаперайманне, страфа, рэфрэн, літаратурныя роды (эпіка, лірыка, драма), жанры (казка, паданне, міф, апавяданне, раман, навела, эсэ);

5) паняцці: галоўная думка (ідэя), сімвалічны і метафарычны сэнс твора, рэалізм, мадэрнізм, фантастыка, гратэск, апавяданне (ад імя першай і трэцяй асобы), сімвал, алегорыя, іронія, апастрофа, антытэза, контраст;

6) паняцці, якія маюць адносіны да гістарычнага развіцця літаратуры; праблема перыядызацыі;

7) тэрміны, якія звязаны з іканічнымі паведамленнямі, радыё, тэлебачаннем, кіно, тэатрам, прэсай.

Мэты, задачы і змест навучання рэалізующа пры дапамозе метадаў і спосабаў працы згодна з эстэтычнай адметнасцю літаратуры і магчымасцямі мастацкага ўспрымання вучняў з улікам іх узроставых асаблівасцей.

Праграма ахоплівае поўны цыкл навучання літаратуры ва ўстановах агульнай сярэдняй адукацыі. Згодна з узростам вучня, метадамі і методыкай выкладання прадмета дадзеная праграма складаецца з трох частак: «Чытанне» для I—IV класаў; «Польская літаратура» для V—VIII класаў; «Гісторыя польскай літаратуры» для IX—XI класаў.

У пачатковых класах вучні толькі пачынаюць вучыцца чытаць, пісаць, разважаць аб навакольным свеце, разумець катэгорыі добра і зла; вучыць на памяць і пераказваць змест твораў дзіцячай літаратуры ў адпаведнасці з праграмай. Апрача гэтага, настаўнік можа прапанаваць вучням дадатковую мастацкую літаратуру, творы якіх ён выбірае згодна з тэмамі, прадстаўленымі ў праграме, і методыкай навучання мове і літаратуры ў кожным класе. Рэкамендацыйны спіс твораў для завучвання на памяць у II—IV класах прадстаўлены ў дадатку 1.

Задачамі навучання польскай літаратуры ў V—VIII класах з'яўляюцца:

- знаёмства вучняў з лепшымі творамі польскіх пісьменнікаў;
- фарміраванне пачуцця роднасці беларускай і польскай культур праз зварот да іх агульнай спадчыны, што павінна спрыяць духоўнаму алагачэнню вучняў;

- матывація цікавасці да літаратуры, паступовае развіццё схільнасці да чытання і іншых культурных патрэб;
- выхаванне гуманістычнай уражлівасці вучня, яго прыхільнінасцей і эстэтычнага густу;
- набліжэнне вучняў да агульных ведаў пра чалавека, яго рэакцыі, перажыванні, сістэму каштоўнасцей праз знаёмства з літаратурнымі творамі;
- азнямленне з літаратурнымі паняццямі, што з'яўляецца неабходным для ўспрыння мастацкіх твораў;
- выпрацоўка ўменняў чытаць і разумець змест твора;
- развіццё навыкаў карыстання вусным маўленнем як камунікатыўным средкам і спосабамі выражэння думак і пачуццяў як у вусным маўленні, так і на пісьме.

У V—VIII класах вучні чытаюць і аналізуюць творы мастацкай літаратуры, якія дапамагаюць рэалізаваць выхаваўчыя і эстэтычныя мэты. Спецыфікай выкладання польскай літаратуры абумоўлена тое, што асаблівая ўвага звязана з беларускую і польскую народную творчасцю, славутых людзей у гісторыі або дзвух народаў, хараство прыроды, звычай, абраады, традыцыі і культурныя каштоўнасці беларусаў і палякаў. Падбор твораў зроблены такім чынам, каб вучні знаёмліся з найбольш значнымі творамі народнай творчасці і мастацкай літаратуры разам з элементарнымі звесткамі па тэорыі, прынцыпамі развіцця літаратуры і тэрміналогіяй.

Праграма для вучняў V—VIII класаў прадугледжвае акрамя абавязковых заняткаў самастойную працу і пазакласнае чытанне. Для кожнага класа пропануецца спіс дадатковай літаратуры для чытання, якая служыць паглыбленню і пашырэнню ў вучняў літаратуразнаўчых ведаў, а таксама выпрацоўцы ўмення самастойнага аналізу твораў і замацаванию ведаў па тэорыі і гісторыі літаратуры.

У IX—XI класах навучанне польскай літаратуры ахоплівае найбольш старажытныя перыяды гісторыі польскай літаратуры: Сярэднявечча, Адраджэнне (Рэнесанс), Барока, Асветніцтва, Рамантызм, Пазітывізм, Маладая Польшча, Міжваеннае дваццатігоддзе, перыяд ад другой сусветнай вайны да пачатку XXI стагоддзя (сучаснасці).

Польская літаратура ў IX—XI класах выкладаецца ў храналагічна-гістарычнай паслядоўнасці са зваротам да метадологіі і тэорыі літаратуры, гісторыі развіцця чалавечства і сусветнай культуры.

У адпаведнасці са спецыфікай узроставых асаблівасцей вучняў істотнае значэнне набываюць пазакласнае чытанне, разнастайныя творчыя працы (рэфераты, даклады, пераказы твораў мастацкай літаратуры і літаратуразнаўчых навуковых крыніц) у вуснай і пісьмовай формах.

У IX—XI класах настаўнікі ўводзяць вучняў у свет навуковых ведаў, дапамагаюць сфарміраваць адпаведныя літаратурныя схільнасці і прывучаюць працаваць самастойна.

Урокі польскай літаратуры варта спалучаць з факультатыўнымі заняткамі, пазакласнай дзейнасцю, працай літаратурных гурткоў, на-ведваннем літаратурных музеяў, мясцін, якія звязаны з жыццём і творчасцю вядомых постацей польскай і беларускай культур, пра-глядам кінафільмаў, тэатральных спектакляў і інш. Пералік аўдыя-візуальных матэрыялаў змешчаны ў дадатку 2.

## **ЧЫТАННЕ**

---



### **Асаблівасці навучання чытанню ў пачатковых класах**

Праграма па навучанні чытанню ў I—IV класах з'яўляецца прынцыпова важным фрагментам праграмы па польскай літаратуре ва ўстановах агульной сярэдняй адукцыі. На ўзору пачатковай адукцыі ствараеца фундамент для далейшага паланістычнага навучання. Значную ролю ў комплекснай рэалізацыі праграмы наўчання адыгрываюць міжпрадметныя сувязі і кампаратывісцкая карэліяцыя паміж блізкароднаснымі вывучаляемымі мовамі. У свядомасці вучня пачатковых класаў выпрацоўваеца і складаеца цэласная структура ведаў і ўменняў, якія набываюцца паступова з асобных элементаў у розных відах дзейнасці. Неабходным з'яўляецца фарміраванне ў вучняў творчай, актыўнай пазіцыі, крэтыўнасці мыслення і пазітыўных адносін да вучобы. Установа адукцыі стварае агульныя ўмовы для паспяховай вучнёўскай дзейнасці, якую ў той жа час сістэматычна накіроўвае і карэктруе.

Рэалізацыя праграмы пачатковага наўчання патрабуе асабліва стараннага падбору метадаў і форм працы, адпаведных дыдактычных сродкаў, якія дзейсна ўплываюць на розныя сферы актыўнасці вучня — пазнавальную, эмацыянальна-грамадскую, эмацыянальна-экспрэсійную і маторную. У працы з вучнямі малодшага школьнага ўзросту глабальнымі пытаннямі з'яўляюцца фарміраванне матывацый і арыентацыя ў кірунку ўсебаковага развіцця дзяцей. У сувязі з гэтым неабходна прыстасоўваць працэс наўчання да ўзроставых магчымасцей вучняў.

У паланістычнай адукцыі I—IV класы з'яўляюцца асабліва складаным перыядам, у які асноўным сродкам наўчання з'яўляеца мастацкі твор, праца з якім мае станоўчы ўплыў на развіццё пазнавальных працэсаў і эмацыянальных перажыванняў, заахвочвае да самастойнага чытання, выклікае неабходнасць пісьма. Разам з лінгвістичным матэрыялам книга дае вучням магчымасць пашырыць

лексічны запас і актывізуе ўжыванне разнастайных устойлівых адзінак (фразеалагізмы, прыказкі, прымакі). У той жа час сістэматычна праца з кнігай дазваляе набыць неабходны чытацкі вопыт, што азначае дасягненне паўнавартаснага і цэласнага разумення мастацкага твора, а таксама пашырэнне межаў уяўленняў і абстрактнапаняцыйнага апарату. Варта назіраць за зместам твора, які дзееці могуць перадаваць пры дапамозе малюнкаў, тэатральна-мастацкіх пастановак, гульняў-драматызацый, пантамімы і музычнай экспрэсіі.

Польская лінгвадыдактыка патрабуе, каб у працэсе навучання вучні знаёміліся з гукавым ладам польскай мовы, здабывалі навыкі гукавога аналізу слова, выпрацоўвалі ўменне адрозніваць галосныя і зычныя гукі, вывучалі літары як знакі, якія служаць для адлюстравання гукаў на пісьме. У межах фанетыкі вучні атрымліваюць сістэматычныя веды па складовай будове слова, акцэнталагічных асаблівасцях польскай мовы, знаёмыца з асноўнымі лінгвістычнымі паняццямі. Увага канцэнтруецца вакол артыкуляцыйнага, фаналагічнага, графічнага і семантычнага бакоў польскай мовы. У дзяцей актыўна развіваецца фаналагічная слыхавая памяць.

У пачатковых класах выпрацоўваюцца навыкі польскай артыкуляцыі, а таксама ўменні, неабходныя для ўсталявання і падтрымання кантакту ў сферы грамадскіх адносін, у розных камунікатыўных сітуацыях згодна з сацыяльнымі ролемі камунікантаў. У першую чаргу яны ўспрымаюцца як спосабы адаптациі вучняў у класе і школьнім калектыве, а таксама як прымінне правіл супольнага жыцця. Істотнымі задачамі з'яўляюцца: выхаванне маўленчага этикету вучняў, навучанне камунікатыўнасці, артыкуляцыйнай, граматычнай і стылістычнай правільнасці, дакладнасці маўлення ў адносінах як з іншымі вучнямі, так і з настаўнікамі. Уласная маўленчая дзейнасць вучняў пачатковых класаў раскрывае багацце камунікатыўных сітуацый, замацоўвае ўменні разважаць на польскай мове, ствараць лагічнае, асэнсаванае выказванне і магчымасць правільна адлюстроўваць яго на пісьме. Мэтай маўленчых практикаванняў з'яўляецца стварэнне падставы для індывидуальнага, свободнага, лагічнага выказвання вучня на вызначаную тэму або прапанаваны малюнкавы рад у формах апавядання або апісання.

Прынцыпова важную ролю адыгрывае выпрацоўка ў вучняў на зіральнасці, уважлівасці, самакантролю, разумення неабходнасці працы над арфаграфічнай пільнасцю і эстэтыкай формы пісьмовага

выказвання. Набыццё маўленчага вопыту стасуеца з фарміраваннем рэфлексійных адносін да мовы і знаёмствам з элементамі лінгвістичнай навукі.

Навучанне пачатковаму чытанню рэалізуецца пры дапамозе гукавога аналітыка-сінтэтичнага методу, які ўлічвае сучасныя дасягненні ў галіне лінгвістыкі, лінгвадыдактыкі, педагогікі і псіхалогіі.

Развіццё навыкаў дакладна выказвацца ў вуснай і пісьмовай формах маўлення ахоплівае розныя яго ўзроўні: гукавы, лексічны, граматычны і тэкстуальны. Вучні авалодваюць дзвюма разнавіднасцямі маўлення: вуснай і пісьмовай, разумеючы, што пісьмовы варыянт з'яўляеца другасным у адносінах да вуснага.

Уменне чытаць у значнай ступені ўпłyвае на агульную паспяхавасць вучня і вызначае змест самаадукацыйнай працы. У праграме вызначана неабходнасць выхавання актыўнай пазіцыі слухача, правядзення сістэматычнай працы, накіраванай на набыццё вучнямі ўмення слухаць і ўспрымаць змест прачытанага ці праслушанага твора. Да таго часу, пакуль вучань не пачне самастойна правільна, выразна і асэнсавана хутка чытаць, не перашкаджаючы разуменню, ён павінен авалодаць этыкай слухання, што стварае неабходныя ўмовы для разумення зместу мастацкага твора.

Для кожнага класа прапанаваны спіс мастацкіх твораў, якія настаўнік можа выкарыстоўваць для філалагічнага аналізу. Выбар рэкамендаванай літаратуры абумоўлены чытацкай зацікаўленасцю і кругаглядам дзяцей малодшага школьнага ўзросту. Дадатковую мастацкую літаратуру вызначае настаўнік. Вучань, які ў перспектыве будзе чытачом разнастайных мастацкіх твораў, ужо на ўзроўні пачатковай адукцыі павінен пазнаёміцца з вершаванымі і празаічнымі тэкстамі, з творамі для дзяцей класікаў і сучасных аўтараў, фантастычнымі, чарадзейнымі, прыгодніцкімі творамі і рэалістичнымі апавяданнямі, дзіцячай лірыкай і вуснай народнай творчасцю. Праграма ўпарадкоўвае літаратурны матэрый паводле календарнай хранологіі, з улікам змен пор года, свят, дзяржаўных і школьных урачыстасцей, важных момантаў у жыцці сям'і, народа і чалавечства ў цэлым.

Разам з адукцыйнай і развіццёвой мэтамі істотным фактарам у навучанні польскай літаратуры з'яўляеца азнямленне дзяцей з культурай і гісторыяй Польшчы, традыцыямі і звычаямі ў кантэксце сусветнай культуры, і ўрэшце, агульначалавечымі каштоўнасцямі.

Згодна з шырока акрэсленай гуманістычнай пазіцыйяй адбываеца фарміраванне ўсебакова развітай асобы вучня, што ў поўнай ступені адпавядзе выхаваўчым мэтам дадзенай праграмы, у якой робіца акцэнт на ўменні, звязаныя з ацэнкай і разуменнем маральных нормаў, эмацыянальных і эстэтычных перажыванняў, паводзін і ўчынкаў людзей.

Падчас навучання дзяцей у I—IV класах лінгвадыдактычны матэрыял для засваення польскай літаратуры варта падбіраць, улічваючы розны ўзровень вучняў з пункта гледжання іх здольнасцей, інтэлектуальных магчымасцей і засваення школьнай праграмы. Прынцыпы рознаўзроўневага падыходу і шматкампанентнага на-вучання павінны выкарыстоўвацца настаўнікамі, каб дапамагчы вучням засвоіць вучэбны матэрыял і пераадолець магчымыя цяжкасці пры фарміраванні ўменняў і навыкаў у межах вывучэння польскай літаратуры ва ўстановах агульнай сярэдняй адукацыі.

## ПРАГРАМА

### I КЛАС

#### 34 (68)<sup>1</sup> гадзіны

У навучанні чытанню першакласнікаў вылучаюць наступныя перыяды: падрыхтоўчы (далітарны), букварны (асноўны), пасля-букварны.

#### ПАДРЫХТОЎЧЫ (ДАЛІТАРНЫ) ПЕРЫЯД

Агульнае ўяўленне аб вусным і пісьмовым маўленні. Падзел вуснага маўлення на сказы, фарміраванне элементарнага асэнсавання функцыі сказа (сказ выражает думку, у ім пра кагосьці або штосьці гаворыцца). Вызначэнне паслядоўнасці і колькасці слоў у сказе. Пабудова сказаў па малюнках, з зададзенай колькасцю слоў, з апорай на схемы. Графічнае адлюстраванне слоўнага складу сказа, яго лінейнасці, дынамічнасці з дапамогай схемы. Работа над інтацыйяй канца сказа.

---

<sup>1</sup> У дужках пазначаны гадзіны для класаў з навучаннем на мове нацыянальной меншасці.

Падзел слоў на склады, вызначэнне колькасці і паслядоўнасці складоў у слове, абазначэнне складовага саставу слова на схеме. Падбор слоў да вызначаных схем.

Развіццё маўленчага і фанематычнага слыху дзяцей, фарміраванне ўмення выдзяляць гукі ў слове (словы складаюцца з гукаў, гучаць па-рознаму і падобна).

Галосныя і зычныя гукі, цвёрдыя і мяккія зычныя: адразненне на слых у маўленчай плыні. Падзел слоў на асобныя гукі. Гукавы аналіз слова (вызначэнне паслядоўнасці гукаў у слове, іх характеристыка: галосны ці зычны, зычны цвёрды ці мяккі, месца гука ў слове). Падбор слоў з зададзеным гукам.

## БУКВАРНЫ (АСНОЎНЫ) ПЕРЫЯД

### Навучанне чытанню

Суднясенне цвёрдых і мяккіх зычных гукаў і адпаведных літар. Распазнаванне літар (ізалявана і ў слове) па іх харэктэрных прыметах.

Правільнае суднясенне гукаў і літар. Распазнаванне галоснага гука ў складах тыпу ЗГ (цвёрды зычны + галосны). Чытанне такіх складоў па чарзе з кожнай вывучанай галоснай літарай.

Цэласнае чытанне трох- і чатырохлітарных слоў як аснова далейшага развіцця навыку чытання шматскладовых слоў.

Фарміраванне навыку чытання на тэкстах, якія складаюцца са слоў са складамі ЗГ на кожную вывучаную галосную літару.

Зварот асаблівай увагі на галосныя *q*, *e* (насавыя), іх правільнае вымаўленне. Галосныя *u*, *ó*. Знаёмыя з літарай *i* як знакам, які абазначае мяккасць папярэдняга зычнага ў складзе.

Знаёмыя з двухзнакамі — гукамі, якія на пісьме абазначаюцца дзвюма літарамі *sz*, *cz*, *rz*, *dz*, *dz̄*, *dž*, *ch*. Пары *rz—ž*, *ch—h*.

Мяккія зычныя гукі *š*, *ć*, *ń*, *ż*, *dź*. Зварот асаблівай увагі на розныя спосабы іх змякчэння (пры дапамозе знака «'» або *i*).

Чытанне слоў і тэкстаў з вывучанымі літарамі.

Паступовае навучанне свядомаму, правільному і плаўнаму чытанню ўголас і моўчкі (сам сабе) асобных слоў, кароткіх сказаў і невялікіх тэкстаў, зразумелых дзецям па змесце, на аснове правільнага і хуткага пазнавання літар, арыенціроўкі на галосную літару.

Чытанне з паўзамі і інтанацыямі, што адпавядаюць знакам прыпынку ў сказе.

Знёмыства з правіламі гігіены чытання.

## ПАСЛЯБУКВАРНЫ ПЕРЫЯД

### Навучанне чытанню

Уменне слухаць творы, якія чытаюцца або адпавядаюцца.

Абагульненне, замацаванне ведаў і ўменняў, набытых у працэсе падрыхтоўчага і букварнага перыяду навучання.

**Тэматыка чытання.** Мой дом, сям'я, сябры, школа, Радзіма, родная прырода і яе прыгажосць, праца, нормы этикету.

Удасканальванне навыку чытання. Навучанне прыёму цэласнага чытання слова, плаўнаму, свядомаму чытанню сказа. Развіццё наўыкаў асэнсаванага чытання невялікіх твораў розных жанраў: вершаў, апавяданняў, казак, забаўляніак, загадак, прыказак і інш.

Фарміраванне ўмення адрозніваць звязны тэкст ад групы сказаў.

Развіццё ўмення чытаць тэкст выразна (з інтанацыяй), передаваць сваё стаўленне да прачытанага. Чытанне дыялогаў з падзелам на ролі. Гульні-інсцэнтруўкі казак.

## ПАЗАКЛАСНАЕ ЧЫТАННЕ

Невялікія мастацкія творы польскіх пісьменнікаў (1—2 старонкі) з дзіцячай кнігі аб'ёмам 10—20 старонак. Назва, ілюстрацыі на вкладцы і ў тэксле, што поўнасцю адпавядаюць зместу твора. Дзіцячыя кнігі ў адпаведным афармленні (багата ілюстраваныя, з буйным шрыфтам).

Вядучы метад навучання — чытанне-разглядванне дзіцячых кніг.

**Тэматыка чытання.** Творы для чытання настаўнікам услых: аўтарскія, народныя творы (вершы, дзіцячыя песні, казкі, загадкі, прыказкі, прымаўкі, апавяданні) з яркай і разнастайнай эмацыянальнай афарбоўкай на ўсе асноўныя тэмы дзіцячага чытання: аб Радзіме, подзвігах, працы, дзесяцях, жывёлах і раслінах, прыгодах.

**Работа з дзіцячай кнігай.** Фарміраванне чытацкага кругагляду (адна кніга на кожным занятку); выхаванне цікаласці да дзіцячых кніг; развіццё ўмення адрозніваць кнігі па змесце, правільна называць іх, прачытаючы прозвішча аўтара і загаловак, гуляць у самыя

простыя літаратурныя гульні па прачытаных у класе кнігах; выкарыстанне ўзорай літаратурнай мовы (загадкі, песенькі і г. д.); выкананне правіл гігіёны чытання і захавання кніг.

У *паслябукварны перыяд* працягваецца работа па фарміраванні ўмення правільна называць кнігу (загаловак, прозвішча аўтара). Чытанне ўсlyх назвы дзіцячай кнігі на вокладцы, яе тлумачэнне і суаднясенне са зместам твора.

Пазнаванне знаёмых эпізодаў і сітуацый па ілюстрацыях дзіцячых кніг, уменне называць герояў, узнаўляць змест эпізоду або сітуацыі з апорай на ілюстрацыю. Уменне расказваць аб прачытаным.

Знаёмыя з бібліятэкай. Выбар кнігі ў бібліятэцы (кніжная выстава, ілюстраваны рэкамендацыйны спіс, плакат).

*Асноўныя паняцці*, якія засвойваюць вучні: кніга, твор, аўтар кнігі, твора, пісьменнік (паэт), назва (загаловак) кнігі (твора), вокладка, старонка. Уменне карыстацца зместам кнігі і нумарацыяй старонак.

## РАЗВІЦЦЁ МАЎЛЕННЯ

**Гукавая культура мовы** (на кожным уроку). Развіццё ў дзяцей слыхавой памяці і моўнага апарату, увагі да гуковога боку мовы (сваёй і чужой). Удасканальванне моўных навыкаў: навучанне нармальнаму тэмпу і рытму мовы, правільному моўнаму дыханню, патрэбнай гучнасці (уменне гаварыць без напружання) і правільному інтанаванню (уменне паніжаць і павышаць голас).

Навучанне вымаўленню слоў у адпаведнасці з нормамі арфаэпіі, з захаваннем націску.

Правільнае вымаўленне гукаў польскай мовы, дакладнае ўжыванне насавых галосных гукаў (ізаляванае вымаўленне, а таксама вымаўленне ў словах, фразах і скорагаворках).

**Работа над словам.** Удакладненне, узбагачэнне і актыўізацыя слоўніка дзяцей. Правільнае ўжыванне слоў — назваў прадметаў, прымет, дзеянняў і тлумачэнне іх значэння. Аб'яднанне і адрозненне прадметаў па істотных прыметах, правільнае ўжыванне відавых і родавых слоў-назваў.

Выхаванне чуйнасці да сэнсавых адценняў роднасных слоў (*kot, kotek, kocisko, kociątko*), адрозненне і разуменне самых простых выпадкаў мнагазначнасці слоў (*igły do szycia, igły świerkowe, jeża, strzykawki*), аманіміі (*kurki, klucz*).

Выпрацоўка ўмення карыстацца словам у правільнай граматычнай форме, свядомае далучэнне дзіцяці да нормаў літаратурнай мовы.

**Работа над сказам і звязным маўленнем.** Развіццё моўных наўыкаў, атрыманых дзецьмі да школы. Абдумванне адказаў на пытанні настаўніка, дакладнае фармуляванне, ужыванне ў адказе скажаў рознага тыпу.

Пераказ знаёмай казкі ці невялікага апавядання (па пытаннях настаўніка).

Складанне па малюнку ці серыі малюнкаў невялікага апавядання (пад кіраўніцтвам настаўніка).

Адказы на пытанні па прачытаных сказах і тэкстах.

Слоўнае майяванне з дапамогай настаўніка па прачытаным. Да-паўненне сюжэта, самастойнае прыдумванне падзей, як папярэдніх, так і наступных да адлюстраваных.

Развіццё ўмення ствараць простыя дыялогі («Давайце пазнаёмімся», «Размова па тэлефоне», «У бібліятэцы», «Віншуем»).

Адгадванне загадак, тлумачэнне сэнсу прымавак, блізкіх да жыццёвага вопыту дзяцей.

Завучванне на памяць вершаў, пацешак, песень, лічылак і ўзнаўленне іх з захаваннем патрэбнай інтанацыі, якая дыктуеца зместам.

Выхаванне ўважлівых і добразычлівых адносін да адказаў іншых дзяцей. Вучань павінен атрымаць нагляднае ўяўленне пра этику паводзін, грамадскі парадак, свае абавязкі, узаемаадносіны з іншымі людзьмі.

Польскі моўны этикет. Культура ўзаемаадносін. Словы і выrazy, якія выкарыстоўваюцца падчас прывітання і развітання. Адрасаваныя моўныя формы.

## АБАВЯЗКОВАЯ МАСТАЦКАЯ ЛІТАРАТУРА

1. W. Bełza «Kto ty jesteś? Polak mały!» / У. Белза «Хто ты такі? Малы паляк!».

2. M. Kownacka «Kukuryku na ręczniku» / М. Каўнацкая «Кукарэку на ручніку».

3. J. Brzechwa «Dzieciom» / Я. Бжэхва «Дзецям».

4. J. Tuwim «Wiersze dla dzieci» / Ю. Тувім «Вершы для дзяцей».

АСНОЎНЯ ПАТРАБАВАННІ  
ДА ПАДРЫХТОЎКІ ВУЧНЯЎ І КЛАСА

Пасля заканчэння І класа вучні павінны:

в е д а ц ь:

- гукі і літары польскай мовы, разумець іх асноўнае адрозненне (гукі вымаўляем, літары пішам);

● на памяць 4—6 вершаў;

м е ц ь у я ў л е н н е:

- аб падзеле гукаў мовы на зычныя і галосныя, цвёрдые і мяккія зычныя (спосабы іх змякчэння);

у м е ц ь:

- вычляняць слова ў сказе, склады ў слове, гукі ў слове і вызначаць іх паслядоўнасць;

- адрозніваць зычныя і галосныя гукі, цвёрдые і мяккія зычныя, адпаведныя літары;

● злітна чытаць аднаскладовыя і двухскладовыя слова і плаўна па складах — шматскладовыя;

● чытаць па складах і словамі тэксты;

● слухаць невялікія па аб’ёме казкі, загадкі, вершы, апавяданні;

● па пытаннях настаўніка або па ілюстрацыях расказваць тое, аб чым слыхалі;

● вусна расказваць, аб чым чыталі;

● расказваць аб падзеях з уласнага жыцця;

● складаць апавяданне па карціне (па пытаннях настаўніка);

● правільна называць знаёмыя кнігі.

## **ІІ КЛАС**

### **34 (68) гадзіны**

#### **Тэматыка чытання**

1. Вітай, школа!
2. Восенню змяняеца навакольны свет.
3. Добрыя ўчынкі.
4. Набліжаеца зіма.
5. Мая радзіма — гэта родная вёска, родны горад.
6. Сустракаем вясну.

7. Сапраўднае сяброўства.
8. Хутка прыйдзе лета, дарагое лета.

### **Чытанне**

Вучні павінны авалодаць навыкамі:

- чытаць цэлымі словамі (магчыма чытанне па складах толькі слоў са складанай будовай і незразумелых слоў);
- чытаць меладычна ў тэмпе, прыбліжаным да хуткасці простай мовы вучня.

Вучань павінен авалодаць наступнымі відамі чытання: чытанне ўголос, чытанне шэптам і ў напаўголоса, самастойнае чытанне моўчкі (сам сабе), чытанне па ролях, калектыўнае чытанне (чытанне хорам), чытанне па фрагментах.

Прапануеца 5-хвіліннае чытанне напаўголоса на кожным уроку для развіцця правільнай артыкуляцыі ў вучняў.

### **Выразнае чытанне**

Падчас чытання літаратурных твораў вучні павінны авалодаць навыкамі:

- захоўваць выразную, правільную і беспамылковую дыкцыю;
- захоўваць граматычныя, лагічныя і псіхалагічныя паўзы;
- вымаўляць выразна і гучна галосныя і зычныя гукі, слова, сказы;
- захоўваць адпаведную інтанацыю пры чытанні;
- прымяняць адпаведны тэмп і тэмбр голасу.

### **Вусная мова**

Формы польскай мовы: вусная і пісьмовая. Маналог і дыялог. Складанне дыялога па ўзоры ў адпаведнасці з вызначанай сітуацыяй.

Мова як сродак зносін паміж людзьмі (агульнае паняцце). Польскі моўны этыкет. Ужыванне слоў і зваротаў ветлівасці. Уменне задаваць пытанні, адказваць на іх, дзякаваць, прасіць пра бачэння.

### **Тэкст**

Агульнае паняцце пра тэкст.

Тэма і асноўная думка тэксту. Супастаўленне тэксту і асобных сказаў, якія не аб'яднаны агульной тэмай. Сэнсавая сувязь сказаў у тэксле.

Загаловак тэксту. Падбор загалоўка да тэксту.

Падзел тэксту на часткі: пачатак, асноўная частка, заключная частка. Рабочы план уласнага адказу.

Пераказ тэксту (па пытаннях).

### **Літаратурная культура**

Падчас працы з мастацкім творам вучні пад кіраўніцтвам настаўніка засвойваюць наступныя навыкі:

- эмацыянальна перажываць і ацэньваць твор у яго цэласнасці;
- на аснове пытанняў настаўніка, падручніка і ілюстрацый рэканструяваць змест прачытанага тэксту;
- адшукваць у тэксце адказы на пытанні;
- абгрунтоўваць загаловак твора, звязваючы яго са зместам, прагназаваць тэму твора на падставе яго загалоўка;
- вызначаць чарговасць здарэнняў, заўважаць іх узаемазалежнасць і ўзаемавязанасць, іх функцыі ў структуры твора;
- вызначаць герояў твора, ацэньваць іх учынкі і ўмесьць абгрунтоўваць свой пункт погляду;
- вылучаць з тэксту твора вызначаныя фрагменты;
- падзяляць тэкст на часткі разам з настаўнікам, называючы кожную з іх;
- складаць план адказу;
- пераказваць тэкст, абрадавымя песьнямі, прыказкамі, прымаўкамі, скорагаворкамі, загадкамі, байкамі, вершамі, апавяданнямі, казкамі.
- пераказваць падрабязна (блізка да тэксту) і сцісла (толькі ключавыя моманты твора) змест твора.

### **Літаратурныя веды**

Набыццё вучнямі літаратурнага досведу.

Азнямленне з творамі народнай творчасці і з аўтарскімі творамі: калыханкамі, абрадавымі песьнямі, прыказкамі, прымаўкамі, скорагаворкамі, загадкамі, байкамі, вершамі, апавяданнямі, казкамі.

Веданне некалькіх твораў з дзіцячай літаратуры, уменне свабодна выказвацца па тэме твора, веданне прозвішча аўтара і загалоўка твора.

### **Творчая дзейнасць вучняў**

Наданне загалоўкаў твору, падпісанне ілюстрацый.

Пры дапамозе настаўніка складанне вусных тэкстаў па серыі ма-люнкаў на аснове плана.

Творчая інтэрпрэтацыя твора: слоўная ілюстрацыя фрагментаў твора.

Інсцэнізацыя фрагментаў твора пад кіраўніцтвам настаўніка.

#### АБАВЯЗКОВАЯ МАСТАЦКАЯ ЛІТАРАТУРА

1. A. Bahdaj «Pilot i ja» / А. Багдай «Лётчык і я».
2. J. Duszyńska «Cudaczek-Wyśmiewaczek» / Ю. Душынськая «Дзівак-Насмешнік».
3. J. Grabowski «Czarna owieczka» / Я. Грабоўскі «Чорная авечка».
4. H. Januszewska «Kopciuszek» (wg. Ch. Perraulta) / Г. Янушэўская «Золушка» (паводле Ш. Пяро).
5. С. Janczarski «Jak Wojtek został strażakiem» / Ч. Янчарскі «Пратое, як Войтак стаў пажарнікам».
6. M. Jaworczakowa «Jacek, Wacek i Pankracek» / М. Яварчакова «Яцек, Вацек і Панкрацэк».
7. M. Kownacka «Plastusiowy pamiętnik» / М. Каўнацкая «Пластусёвы дзённік».
8. J. Papuzińska «Nasza mama czarodziejka» / Й. Папузіньская «Наша мама чараўніца».
9. M. Konopnicka «Co słonko widziało» / М. Канапніцкая «Што ўбачыла сонейка».

#### АСНОЎНЫЯ ПАТРАБАВАННІ ДА ПАДРЫХТОЎКІ ВУЧНЯЎ II КЛАСА

Пасля заканчэння II класа вучні павінны:

в е д а ц ь:

- аб тэксле як моўнай адзінцы;
- аб тэмі і асноўнай думцы тэксту;
- аб загалоўку тэксту;
- прозвішчы аўтараў, з творчасцю якіх пазнаёміліся на старонках падручніка, назвы і змест іх твораў;
- на памяць 6—8 кароткіх вершаў;

м е ц ь у я ў л е н н е:

- аб творах народнай творчасці;
- аб празаічных і паэтычных літаратурных творах;

у м е ц ь:

- адрозніваць тэкст ад набору сказаў, якія не звязаны паміж сабою;

- правільна і асэнсавана чытаць цэлымі словамі ўголас і моўчкі (сам сабе) (магчыма чытанне па складах толькі слоў па складанай будовай і незразумелых слоў); чытаць з захаваннем арфаэпічных нормаў польскай мовы ў тэмпе, прыбліжаным да хуткасці простай мовы вучня;
- выразна чытаць твор з захаваннем інтанацыі сказа, паўз, лагічнага націску;
- арыентавацца ў змесце прачытанага па пытаннях настаўніка, з дапамогай выбарачнага чытання знаходзіць адказ, тлумачыць назыву твора, выяўляць сэнсавыя сувязі паміж падзеямі (паслядоўныя, часавыя, просторавыя, прычынныя);
- называць дзеючых асоб, вызначаць іх учынкі, матывы ўчынкаў, выражаяць свае адносіны да іх;
- фармуляваць тэму і галоўную думку твора (самастойна і з дапамогай настаўніка); з дапамогай настаўніка вылучаць сэнсавыя часткі твора; складаць план тэксту;
- падрабязна пераказваць мастацкі твор паводле гатовага плана або абапіраючыся на пытанні настаўніка ці ілюстрацыі;
- складаць «творчае апавяданне», напрыклад, аб далейшых лёсах герояў.

### **III КЛАС**

#### **35 (70) гадзін**

##### **Тэматыка чытання**

1. Добры дзень, вясёлая школа!
2. Залатая восень.
3. Легенды.
4. Вітаем зіму.
5. У свеце байкі.
6. Ідзе радасная вясна.
7. Прыйрода роднага краю.
8. Ура, канікулы!

##### **Чытанне**

Вучні павінны ўдасканаліць пэўныя навыкі чытання:

- чытаць хутка цэлымі словамі ўголас і моўчкі (сам сабе);

- чытаць свядома і выразна;
- чытаць з захаваннем арфаэпічных нормаў.

Прапануеца 5-хвіліннае чытанне на кожным уроку для развіцця правільнай артыкуляцыі і хуткасці чытання ў вучняў.

### **Выразнае чытанне**

Падчас чытання літаратурных твораў вучні павінны авалодаць наступнымі навыкамі:

- фарміраванне якасных кампанентаў чытання: правільнасці, свядомасці і выразнасці;
- удасканальванне ўменняў карыстацца сродкамі выразнага чытання: захаванне апавядальний, пытальнай і клічнай інтанацый сказа, граматычных паўз, адпаведных знакам прыпынку, сэнсавых паўз; выдзяленне пры чытанні з дапамогай лагічнага націску слоў-пералічэнняў прадметаў, дзеянняў, якасцей, слоў-параўнанняў, слоў-пытацій, важных па сэнсе слоў;
- захаванне рytму пры чытанні верша; захаванне тону і тэмпу чытання ў залежнасці ад эмацыянальнага стану дзеючай асобы, эмацыянальнага настрою твора;
- фарміраванне ўмення вызначаць задачу выразнага чытання (што трэба перадаць слухачам пры чытанні).

### **Тэкст**

Тэкст. Спосаб выражэння асноўнай думкі ў тэксле, яе сувязь з загалоўкам тэксту. Кампазіцыя тэксту. Абзац.

План тэксту. Віды тэкстаў: тэкст-апавяданне і тэкст-апісанне (знаёмства на ўзоруні практичных заданняў).

Сачыненне тэкстаў на прапанаваную тэму, па прапанаваным плане ці да прапанаванага мадюонка.

Падрабязны пераказ тэкста па плане.

Моўны этикет. Ужыванне слоў ветлівасці для выражэння просьбы, прывітання, віншавання.

### **Літаратурная культура**

На працягу навучальнага года ў працэсе практичнай работы над зместам новых літаратурных твораў вучні авалодваюць наступнымі ўменнямі:

- асэнсоўваць эмацыянальна прачытаны тэкст;

- беспамылкова ўзнаўляць змест прачытанага тэксту, адказваць на пытанні настаўніка і пытанні ў падручніку, задаваць пытанні да тэксту, тлумачыць значэнне слоў, якія сустракаюцца ў тэксле;
- выказваць уласныя адносіны да дзеючых асоб, іх учынкаў, зместу твора пад кіраўніцтвам настаўніка;
- характарызаваць галоўнага героя мастацкага твора на падставе яго знешняга выгляду, учынкаў і іх матываў; умець зрабіць паралельную характарыстыку герояў твора;
- знаходзіць з дапамогай выбарачнага чытання апісанне героя (партрэт, знешні выгляд, мова), прадметаў, учынкаў;
- вызначаць адносіны аўтара да героя з дапамогай настаўніка, знаходзіць у тэксле слова, якія перадаюць адносіны аўтара;
- характарызаваць мову герояў, адшукваць у тэксле іх выказванні, каменціраваць спосаб выказвання герояў;
- вызначаць тэму і галоўную думку твора (з дапамогай настаўніка і самастойна); назіраць за будовай апавядання, з дапамогай настаўніка вызначаць яго сэнсавыя часткі (пачатак дзеяння, вяршыня падзей, канец падзей);
- складаць план апавядання з дапамогай настаўніка і самастойна; падрабязна і сцісла (пад кіраўніцтвам настаўніка) пераказваць яго змест па плане.

### **Літаратурныя веды**

Падрабязна пазнаёміцца з відамі байкі і яе структурна-жанравымі асаблівасцямі (элементамі выдумкі, фантастычнасці, моўнай кампазіцыяй, паўторамі), з відамі і структурнымі асаблівасцямі (рытмам і рыфмай) верша, з жанравымі асаблівасцямі апавядання, з легендай як мастацкімі творамі.

Ведаць і памятаць мастацкія творы (іх назвы і змест); прозвішчы пісьменнікаў, з творчасцю якіх познаёміліся як на класных уроках, так і самастойна пры падрыхтоўцы да ўрокаў пазакласнага чытання.

### **Творчая дзейнасць вучняў**

Прыдумваць подпісы да ілюстрацый, якімі суправаджаецца мастацкі твор.

Складаць творчыя апавяданні (з дапамогай настаўніка), змяняючы асобу апавядальніка, складаць апавяданні, блізкія да прачытанных твораў, апавяданні па прапанаваным пачатку або заканчэнні.

Інсцэніраваць нескладаныя сюжэтныя творы, насычаныя дыялогамі, асобныя эпізоды мастацкага твора.

### АБАВЯЗКОВАЯ МАСТАЦКАЯ ЛІТАРАТУРА

1. J. Tuwim «Słoń Trąbalski» / Ю. Тувім «Слон Трамбальскі».
2. M. Krüger «Karolcia» / М. Кругер «Карольця».
3. E. Szelburg-Zarembina «Idzie niebo ciemną nocą» / Э. Шэльбург-Зарэмбіна «Ідзе неба цёмнай ноччу».
4. J. Porazińska «Szewczyk Dratewka» / Й. Паразінська «Шавец Дратэўка».
5. Ch. Perrault «Czerwony Kapturek» / Ш. Пяро «Чырвоны Каптурок».
6. A. i Cz. Centkiewiczowie «Zaczarowana zagroda» / А. і Ч. Цэнткевічы «Зачараўаная загарада».
7. S. Michałkow «Nie płacz, Koziołku» / С. Міхалкоў «Як птушкі выратавалі козачку».
8. H. Lofting «Doktor Dolittle i jego zwierzęta» / Х. Лофтінг «Доктар Дулітл і яго звяры».
9. G. Knutsson «Przygody Filonka Bezogonka» / Г. Кнутсан «Прыгоды Філонка Бясхвостага».

### АСНОЎНЫЯ ПАТРАБАВАННІ ДА ПАДРЫХТОЎКІ ВУЧНЯЎ III КЛАСА

Пасля заканчэння III класа вучні павінны:

в е д а ц ь:

- аб асноўнай думцы тэксту;
- аб плане тэксту;
- аб тэкстах-апісаннях і тэкстах-апавяданнях;
- прозвішчы аўтараў, з творчасцю якіх пазнаёміліся на ўроках чытання, назвы і змест іх твораў;

на памяць 6—8 вершаў;

м е ц ь у я ў л е н н е:

- пра творы фальклору (прыказкі, загадкі, скорагаворкі);
- аб відах народнай байкі, яе асаблівасцях як літаратурнага жанра і структурнай будове;
- аб відах верша (лірычныя, апісальныя і сатырычныя вершы);
- аб апавяданні (падзеі, герой, учынак);

### **у м е ц ь:**

- правільна і асэнсавана чытаць цэлымі словамі ўголас і моўчкі (сам сабе);
- выразна чытаць твор з захаваннем інтанацыі сказа, паўз, лагічнага націску; выяўляць сэнсавыя сувязі паміж падзеямі (паслядоўныя, часавыя, просторавыя, прычынныя);
  - называць галоўных герояў твора;
  - вызначаць тэму і галоўную думку твора;
  - працаўваць з тэкстам: дзяліць яго на часткі, знаходзіць асноўныя моманты ў кожнай з частак, называць кожную з частак, складаць план;
  - пераказваць мастацкі твор падрабязна/выбарачна (з дапамогай настаўніка) паводле гатовага плана, пры дапамозе ілюстрацый да тэксту і пытанняў;
  - складаць тэксты дыялогаў у адпаведнасці з вызначанай сітуацыяй, прапанаваным малюнкам (вусна);
  - характеристызаваць героя па яго ўчынках і паводзінах;
  - знаходзіць у тэксце слова, якія перадаюць адносіны аўтара да падзеі і герояў;
  - выказваць уласную ацэнку падзеі і герояў.

## **IV КЛАС**

### **35 (70) гадзін**

#### **Тэматыка чытання**

1. Ля вытокай народнай мудрасці.
2. Свет аўтарскай казкі.
3. Слаўная землякі.
4. У адзінстве з роднай прыродай.
5. Прыгажосць роднага краю.
6. Для жарту, для смеху.
7. Добрая ўчынкі.

#### **Чытанне вучняў**

Вучні павінны ўдасканаліць:

- уменне чытаць хутка, цэлымі словамі ўголас і моўчкі (сам сабе);

- якасныя кампаненты чытання: правільнасць, свядомасць, выразнасць і бегласць.

### **Выразнае чытанне**

Удасканальванне ўменняў выкарыстоўваць сродкі выразнага чытання: паўзы ў адпаведнасці са знакамі прыпынку; гучнасць у адпаведнасці з эмацыянальным станам дзеючай асобы; лагічны націск на важных у сэнсавых адносінах словаах, фразах; інтанацыю сказа.

Выразнае чытанне твораў, якія адносяцца да розных жанраў літаратуры.

### **Тэкст**

Часткі тэксту і сувязь паміж імі.

Складанне плана тэксту (калектыўна і самастойна).

Віды тэкстаў: тэкст-апавяданне, тэкст-апісанне і тэкст-рэважанне. Знаёмства з тэкстам-рэважаннем. Складанне вусных тэкстаў-рэважанняў.

Падрабязны і сціслы пераказ тэксту па плане (пад кіраўніцтвам настаўніка).

Маўленчы этыкет. Засваенне асноўных этычных правіл вядзення размовы: уменне слухаць суразмоўцу, быць уважлівым, спагадлівым і ветлівым падчас размовы.

### **Літаратурная культура**

На працягу навучальнага года ў працэсе практычнай работы над зместам новых літаратурных твораў вучні развіваюць чытацкія ўменині:

- самастойна знаёміцца з новым творам перад чытаннем;
- даваць поўны адказ на пытанні (вусна);
- вызначаць і ўмець абгрунтоўваць тэму і галоўную думку твора;
- выяўляць сэнсавыя сувязі паміж падзеямі ў творы;
- працаваць з тэкстам: дзяліць яго на часткі, складаць план, выбарачна (асобны эпізод ці апісанне карціны прыроды) і сцісла (з дапамогай настаўніка) пераказваць мастацкі твор;
- вылучаць галоўных і другарадных дзеючых асоб, аналізаваць іх узаемадносіны, учынкі, матывы ўчынкаў, параўноўваць іх, выяўляць эмацыянальныя стан дзеючых асоб; вызначаць месца дзеяння;

- характарызываць дзеючую асобу па яе ўчынках, паводзінах, перажываннях, выкарыстоўваючы слова і сказы з тэксту; шляхам слоўнага малявання прадстаўляць герояў твора, падзеі, якія з імі адбываюцца, карціны прыроды;
- знаходзіць у тэксце вобразныя слова і выразы, тлумачыць іх значэнне, асэнсоўваць значэнне фразеалагізмаў і мнагазначных слоў;
- адрозніваць такія мастацкія творы, як народная казка, аўтарская казка, легенда; вызначаць жанрава-структурныя асаблівасці казкі.

### **Творчая дзейнасць вучняў**

Вучні павінны ўмець:

- калектыўна складаць апавяданне на зададзеную тэму, весці аповед як ад імя аўтара, так і ўмела змяняць асобу апавядальніка;
- складаць пачатак або заканчэнне тэксту, спрабаваць самастойна скласці верш, казку, апавяданне;
- інсцэніраваць фрагменты з прачытаных тэкстаў;
- выказваць свае думкі і меркаванні, абапіраючыся на тэкст або на ілюстрацыі да яго;
- складаць коміксы з дапамогай настаўніка;
- прыдумваць подпісы да серыі ілюстраций, абапіраючыся на тэкст твора.

### **АБАВЯЗКОВАЯ МАСТАЦКАЯ ЛІТАРАТУРА**

1. J. Grabowski «Puc, Bursztyn i goście» / Я. Грабоўскі «Пуц, Бурштын і гості».
2. A. A. Milne «Kubuś Puchatek» / А. А. Мілн «Віні-Пух».
3. Cz. Centkiewicz «Anaruk, chłopiec z Grenlandii» / Ч. Цэнткевіч «Анаruk, хлопец з Грэнландіі».
4. M. Kownacka «Kajtkowe przygody» / М. Каўнацкая «Кайтковыя прыгоды».
5. R. Pisarski «O psie, który jeździł koleją» / Р. Пісарскі «Пра сабаку, які ездзіў на чыгунцы».
6. A. Lindgren «Dzieci z Bullerbyn» / А. Ліндгрэн «Дзеці з Булербіну».
7. H. Ch. Andersen «Baśnie» / Г. Х. Андерсен «Казкі».
8. W. Chotomska «Dzieci pana Astronoma» / В. Хатомская «Дзеці пана Астронома».
9. M. Jaworczakowa «Oto jest Kasia» / М. Яварчакова «Гэта Кася».

АСНОЎНЯ ПАТРАБАВАННІ  
ДА ПАДРЫХТОЎКІ ВУЧНЯЎ IV КЛАСА

Пасля заканчэння IV класа вучні павінны:

в е д а ц ь:

- аб асноўных сродках сувязі сказаў у тэксле;
- аб структурных частках тэксту, падзеле на абзацы;
- аб тыпах тэкстаў (апавяданне, апісанне, разважанне);
- прозвішчы аўтараў, з творчасцю якіх пазнаёмліся на ўроках чытання, назвы і змест іх твораў;

• на памяць 6—8 вершаў;

м е ц ь у я ў л е н н е:

- аб жанравых своеасаблівасцях казкі, легенды, байкі;
- аб мастацкіх сродках выразнасці (словы ў пераносным значэнні, вобразныя слова і выразы, параўнанні, фразеалагізмы);

у м е ц ь:

- чытаць правільна, асэнсавана і бегла цэлымі словамі ўголос і моўчкі (сам сабе);

• чытаць выразна ўголос мастацкія творы розных жанраў, карыстаючыся сродкамі інтанацыйнай выразнасці (тон, тэмп, паўза, лагічны націск);

• вызначаць тэму і галоўную думку твора;

• працаўваць з тэкстам: дзяліць яго на часткі, складаць план; падрабязна, выбарачна і сцісла пераказваць мастацкі твор паводле гатовага плана;

• вызначаць тып тэксту (апавяданне, апісанне, разважанне);

• складаць тэкст-апавяданне і тэкст-апісанне паводле ўласных назіранняў або на падставе малюнка; распазнаваць тэксты-разважанні;

• знаходзіць у тэксле слова, якія перадаюць настрой героя, яго думкі, перажыванні;

• знаходзіць у тэксле слова, якія перадаюць адносіны аўтара да падзей і герояў;

• характарызуваць героя па яго ўчынках і паводзінах;

• выказваць уласную ацэнку падзей і герояў;

• выяўляць у тэксле мастацкія сродкі выразнасці;

• сцісла пераказваць апавядальныя і апісальныя тэксты;

• складаць тэкст віншавання;

• выкарыстоўваць у мове слова ветлівасці (*выбачайце, калі ласка, дзякую*).

# ПОЛЬСКАЯ ЛІТАРАТУРА



## V КЛАС

35 (70) гадзін

АБАВЯЗКОВАЯ ЛІТАРАТУРА

**Творы, якія ўводзяць вучняў  
у кола народнай творчасці**

### **Міфы, паданні, легенды, сказанні**

Паняцці міфа, легенды, сказання. Фантастычныя і рэалістычныя элементы ў вызначаных жанрах. Этычная адметнасць героя ў беларускіх і польскіх міфах і легендах.

*Дзедал і Ікар*

*Праметэй*

*Геркулес*

### **Польская і беларуская міфы і паданні**

*Лех, Чэх і Рус*

*Пра вавельскага дракона*

*Пра Папеля і мышэй*

Артур Опман *Варшаўская легенды*

*Аб Навагрудку* (пераклад з беларускай мовы)

*Аб возеры Свіцязь* (пераклад з беларускай мовы)

**Творы, якія ўводзяць вучняў  
у свет мастацкай літаратуры**

### **Казкі і байкі**

Адметныя рысы байкі як літаратурнага жанру. Проблематыка і жанравыя адметнасці казкі. Адрозненне байкі ад казкі.

Ігнацый Красіцкі *Дзеце і жабы*

Адам Міцкевіч *Сябры*

Марыя Канапніцкая *Пра гномаў і сірату Марысю* [урывак]

Зоф'я Налкоўская *Малы заяц*  
Марыя Дамброўская *Сабака*  
**Дом, дзеци, бацькі**  
Адам Міцкевіч *Вяртанне бацькі*  
Баляслай Прус *Катарынка*  
Марыя Канапніцкая *Песня пра дом* [Кахаеш дом, твой родны дом]  
Марыя Дамброўская *Каляды*  
**Апісанне хараства прыроды**  
Тэафіль Ленартовіч *Каліна*  
Адам Аснык *Залева*  
Юльян Тувім *Два вятры*  
**Славутыя людзі беларускай і польскай зямлі**  
Ян Чачот  
Ігнацый Дамейка  
Янка Купала  
Тадэвуш Касцюшка  
Адам Міцкевіч [легенда Пра Міцкевічаўскую бярозу]  
Эліза Ажэшка  
Рамуальд Траўгут  
Абавязковым з'яўляецца завучванне твораў на памяць. Творы выбірае настаўнік. Адзін твор можа выбраць сам вучань.

#### ДАДАТКОВАЯ МАСТАЦКАЯ ЛІТАРАТУРА

Генрык Сянкевіч *У пустыні і ў пушчы* [урывак]  
Ян Бжэхва *Акадэмія пана Кляксы*  
*Ліс і ластаўка*

#### ДАПАМОЖНІКІ ДЛЯ НАСТАЎНІКАЎ

Ян Парандоўскі *Mіфалогія*  
Зыгмунд Кубяк *Mіфалогія грэкаў і рымлян*  
Аляксандр Гейштар *Mіфалогія славян*

#### ДАДАТКОВЫЯ МАТЭРЫЯЛЫ

Тэатральныя пастаноўкі, аўдыёзапісы і фільмы паводле легенд, паданняў, казак, прыгодніцкіх раманаў і раманаў падарожжа. Школьныя радыёпастаноўкі, прысвечаныя вядомым постасцям гісторыі, літаратуры і героям народнай творчасці. Жывапіс: творы, выбраныя ў адпаведнасці з тэмай.

## **Спосабы вывучэння літаратурных твораў**

**Чытанне, слуханне, назіранне.** Практыкаванні па чытанні самому себе і слуханні на разуменне, кантроль уменняў. Чытанне ўголас з асаблівай увагай да інтанацыйных практикаванняў. Слуханне чытання і дэкламавання вершаў настаўнікам, слуханне аўдыёзапісаў. Прагляд фільмаў, театральных спектакляў, дыяпазітываў, твораў жывапісу, якія тэматычна суадносяцца з прачытанымі на ўроках польской літаратуры творамі.

**Аналітычныя практикаванні.** Выказванні вучняў на тэму твораў і практикаванні па іх апісанні і спробах аналізу. Параўнанне мовы літаратурнага твора з матэрыялам тэатральнай пастаноўкі, фільма, аўдыёзапісу і творамі жывапісу. Пошукі і выяўленне жанравых асаблівасцей легенды, міфа, падання, казкі, байкі. Спрабы параўнання жанравых прымет байкі і казкі.

**Творчая дзеянасьць вучняў.** Дэкламаванне вершаў і ўрыўкаў з прозы з улікам інтанацыйных, дыкцыйных практикаванняў, галасавой мадуляцыі, тэмпу маўлення. Тэатральная гульня і інсцэніроўкі выбранных урыўкаў з твораў на ўроках, прызначаных для вывучэння дыялога. Ілюстрацыі да твораў. Творчасць вучняў, выкліканая ўражаннямі ад прачытанага.

## **Абавязковыя веды**

**Навыкі інтэрпрэтацыі.** Назіранне за светам, прадстаўленым у літаратурным творы: час, простора, дзеянні; фантастычныя і рэалістичныя элементы; літаратурны герой: яго паводзіны, учынкі, перажыванні; спробы распознавання літаратурнага дзеяння, аўтара і чытача твора, ролі апавядальnika ў прозе і лірычнага героя ў паэзіі.

**Жанрава-мастацкая асаблівасці.** Міф, сказанне, легенда, паданне, казка як жанры, якія спалучаюць гісторычныя падзеі, рэлігійныя ўяўленні і ўяўленні пра звычаі з фантастычнымі элементамі; байка — невялікі вершаваны твор пра жывёл са схаваным алегарычным сэнсам і маралізаторскай канцоўкай; апавяданне, навела — невялікі празаічны твор з адзінай сюжэтнай лініяй і дакладна акрэсленым дзеяннем; своеасаблівасць апавядання: ад імя першай ці трэцяй асобы, апісанне, дыялог; моўныя, мастацкія, стылістычныя сродкі: эпітэт, параянненне, метафора, гукаперайманне, анімізацыя, персаніфікацыя; сачыненне на літаратурныя тэмы і апісанне жыццёвых

падзей, падзей з уласнага жыцця, з жыцця вядомых асоб, блізкіх, твораў жывапісу і інш.; пераказ прапанаваных настаўнікам літаратурных твораў.

### АСНОЎНЫЯ ПАТРАБАВАННІ ДА ПАДРЫХТОЎКІ ВУЧНЯЎ V КЛАСА

Пасля заканчэння V класа вучні павінны ў м е ц ь:

- фармуляваць пытанні і адказваць на іх на падставе выбранага твора;
- чытаць уголос і выразна, з улікам спецыфікі культуры жывога слова;
- весці гутарку на тэму навакольнай рэчаіснасці, уласнай зацікаўленасці літаратурай і іншымі відамі культуры (кіно, тэатр, жывапіс), з дакладным значэннем, са свядомасцю эмацыянальнай насычанасці выказванняў і спробамі іх ацэнкі (асабліва этычнай);
- пісаць тэксты ў сувязі з патрэбамі штодзённай камунікацыі, з выражэннем уласнай дасведчанасці і ўражання, выкліканага ўздзеяннем літаратуры і іншых твораў культуры, у розных спрошчаных формах, не забываючы пра кампазіцыю (назва, план, абзац), стылістичную дакладнасць і граматычную, пунктуацыйную, арфаграфічную правільнасць, а таксама эстэтыку тэксту.

## **VI КЛАС**

### **35 (70) гадзін**

#### АБАВЯЗКОВАЯ МАСТАЦКАЯ ЛІТАРАТУРА

**Творы, якія знаёміць вучняў са светам мастацкай літаратуры  
(падаюцца ў праблемна-тэматычным кантэксце)**

**Дзеци, сям'я, дом, асяроддзе**

Генрык Сянкевіч *Янка-Музыка*

Марыя Канапніцкая *Што бачылі дзеци ў дарозе* [пач.: Едуць, едуць дзеци па дарозе...]

Марыя Канапніцкая *Стэфэк Буркун*

Ян Бжэхва *Гультай*

Чэслаў Мілаш *Ганак*  
    Тлумачыць бацька  
Данута Вавілоў *Вечар у Лазенках*  
**Хараство прыроды**  
Юліуш Славацкі *У дзённіку Зоф'і Баброўны*  
Эліза Ажэшка *Над Нёманам* [урывкі: *Дарога да Магілы; Легенда пра Яна і Цэцылію*]  
Юльян Тувім *Птушынае радыё*  
    Спознены салавей  
Леапольд Страф *Матыў* [з цыкла *Птушкам нябесным*]  
Канстанты Ільдэфанс Галчынські [урывак з *Альштынскай хронікі*]  
Ян Твардоўскі *Мурашка, страказа, божая кароўка*  
    Пра вераб'я  
**Паэты і пісьменнікі аб мове і роднай зямлі**  
Януш Корчак *Аб нашай мове*  
Ян Каханоўскі *На дом у Чарналецци*  
Адам Міцкевіч *Свіцязь*  
Уладыслаў Сыракомля *Над Нёманам*  
Тэафіль Ленартовіч *Як гэта ў Мазовії* [урывак]  
Яраслаў Івашкевіч *Недзе яичэ заквітнеў бэз* [з цыкла *Гульні і забавы*]  
Міран Белашэўскі *Aх, калі б, калі б нават і печ забралі*  
**Звычаі, культура**  
Ян Каханоўскі *Аб доктары іспанцы*  
Францішак Карпінскі *Ранішняя песня*  
    Вячэрняя песня  
Адам Міцкевіч *Пан Тадэвуш* [Кн. IV: Спрэчка Дамейкі з Давейкам]  
Аляксандр Фрэдра *Павел і Гавел*  
    Помста [Папкін і Клара: заручыны]  
Малгажата Мусеровіч [урывак з рамана цыкла *Ежыцыяды*]

#### ДАДАТКОВАЯ МАСТАЦКАЯ ЛІТАРАТУРА

Карнэль Макушынські *Чарцяня з сёмага класа*  
Адам Багдай *Канікулы з духамі*  
Збігнеў Ненацкі *Пан Аўтамабільчык і Тампліеры*  
Альфрэд Шклярскі *Томэк на Чорным кантыненце* [або іншы раман аб прыгодах Томка]  
Ян Твардоўскі *Пажаданні* [або іншы верш]

## ДАПАМОЖНІКІ ДЛЯ НАСТАЎНІКАЎ

Марыя Багуцкая *Старажытнапольскія звычай* ў XVI—XVIII стст.

Барбара Аградоўская *Польскія святы: традыцыя, звычай*

Марыя Барэйша *Каляды ў польскай культуры*

Крыстына Бокенхайм *За польскім сталом*

### Спосабы вывучэння літаратурных твораў

**Чытанне, слуханне, прагляд.** Чытанне ўголос і выразнае чытанне з улікам спецыфікі культуры жывога слова; чытанне самому сабе — на разуменне; чытанне розных тыпаў тэкстаў (проза, драма, лірыка, публіцыстыка з дзіцячых перыядычных выданняў).

Прагляд відэа-, мастацкіх кінафільмаў (прыродазнаўчых, выхаваўчых і патрыятычных), драматычных пастановак, наведванне музеяў, выстаў, месц, якія адносяцца да помнікаў сусветнай, нацыянальнай і рэгіянальнай культуры.

Уважлівае слуханне і разуменне:

- аўдыёвізуальных перадач (запісы, тэлебачанне, кіно, драматычныя пастановкі);
- выкананняў вучняў;
- дэкламаваных вершаў, прачытаных урыўкаў з прозы, драматычных пастановак;
- выказванняў вучняў на тэму прачытаных мастацкіх твораў, прагледжаных фільмаў, тэатральных відовішчаў, твораў жывапісу і інш.

**Аналітычны практикаванні.** Спраба самастойнага аналізу і інтэрпрэтацыі літаратурнага твора. Творы выбіраюцца і настаўнікам, і вучнямі: з мэтай выяўлення літаратурнага, пераноснага і сімвалічнага сэнсу, адметных рыс твораў, адрознення мастацкага вымыслу ад жыццёвой праўды, вылучэння розных элементаў мастацкай рэчаіснасці. Дыскусія, падвядзенне абагульненняў і высноў на падставе вывучанага твора.

Параўнанне жанравых прымет паэтычных твораў (верш, паэма) з творамі апавядальнай прозы (апавяданне, раман), вызначэнне своеасаблівасцей драмы.

**Творчая дзейнасць вучняў.** Дэкламаванне вершаў, мастацкае чытанне на памяць урыўкаў з прозы, маналогаў з драмы з правільнай і выразнай артыкуляцыяй, дыкцыяй, неабходным націскам,

адпаведнай інтанацыяй, тэмпам выкавання і паўзамі. У выбраным (настаўнікам ці вучнем) творы аналіз прадугледжвае вызначэнне функцый і своеасаблівасцей яго розных элементаў і прымет.

### **Абавязковыя веды**

**Навыкі інтерпрэтацыі.** Фарміраванне творчых здольнасцей вучня і ўвядзенне паняцця «мастацкая выдумка». Уменне адрозніваць літаратурныя роды (паэзія, проза, драма, публіцыстыка) і жанры, прадугледжаныя праграмай навучання; галоўную дзеючую асобу ад другарадных персанажаў; вылучаць у творы наступныя стылістычныя сродкі: сіонім, метафара, параўнанне, эпітэт, анімізацыя, уласблівіе; уменне вызначыць галоўную думку і маралізатарскую канцоўку, разумець іх ролю ў тэксле.

**Жанрава-мастацкая асаблівасці.** Раман, апавяданне, образок як жанры апавядальнай прозы і іх характэрныя рысы (своеасаблівасць дзеяння, апавядання і сюжэта, апавядальнік і герой, прыметы эпічнага майстэрства мастака); лірычны верш, балада, ода, гімн, фрашка (польская вершаваная мініяцюра) як паэтычныя жанры. Своеасаблівасць будовы верша: астраfічны і страfічны, паняцце рэфрэна.

Драма, камедыя, трагедыя як драматычныя жанры. Своеасаблівасць формы (дыялагічнасць), будовы (падзел на акты і сцэны); прызначэнне (відовішчнасць). Паняцце дыялога і маналога.

### **АСНОЎНЫЯ ПАТРАБАВАННІ ДА ПАДРЫХТОУКІ ВУЧНЯЎ VI КЛАСА**

Пасля заканчэння VI класа вучні павінны ў м е ц ь:

- фармуляваць пытанні і адказваць на іх на падставе выбранага аналізаванага твора;
- чытаць уголос з вылучэннем сэнсу мастацкага тэксту (дыкцыя, інтанацыя, паўза, націск);
- чытаць на разуменне, інакш кажучы, з распазнаваннем літаральных і пераносных значэнняў у творы;
- складаць уласны тэкст: умесь падрыхтаваць план, выбраць назуву, вызначыць уступ, развіццё тэзіса, заключэнне;
- пісаць уласны тэкст: апавяданне, апісанне рэчаў, краявіду, вобразу, харектарыстыка сапраўднай асобы або літаратурнага героя;

- характарызываць літаратурнага героя, спрабуючы абгрунтаваць матывацийныя перадумовы яго ўчынкаў;
- вылучаць сюжэтныя лініі літаратурнага твора, вызначаючы спосаб пабудовы дзеяння і падкрэсліваючы сувязі, якія аб'ядноўваюць падзеі.

## VII КЛАС

### 35 гадзін

#### АБАВЯЗКОВАЯ ЛІТАРАТУРА

#### **Творы, якія знаёміць вучняў са светам мастацкай літаратуры (падаюцца ў праблемна-тэматычным кантэксьце)**

**Наш дом, наша краіна і родная мова**

Уладзілаў Бранеўскі *Польская мова*

Юзаф Выбіцкі *Песня польскіх легіёнаў у Італіі*

Адам Міцкевіч *Пан Тадэвуш* [зварот]

*Смерць палкоўніка*

Эліза Ажэшка *Gloria victis* [урывак]

Марыя Канапніцкая [*Пайшла б я на край свету*] [з цыкла *Песеньki i песнi*]

Генрык Сянкевіч *Крыжаскі* [урывак]

Аляксандр Каміньскі *Каменне на шанец* [урывак]

Максім Багдановіч *Пагоня*

**Чалавек, зямля, космас**

Ян Каханоўскі *Песня VI Панны* [з *Купальскай песні пра Сабутку*]

Адам Міцкевіч *Паруснік* [з *Крымскіх санетаў*]

Адольф Дыгасінскі *Воўк, сабакі і людзі*

Станіслаў Лем *Зорныя дзённікі* [урывак]

Эва Ліпская *Наш камп'ютэр* [з тома вершаў *Я*]

*Яичэ раз наш камп'ютэр* [з тома вершаў *Я*]

**Пазнаём невядомае**

Юліуш Славацкі *Баладына* [урывак]

Баляславаў Лесьмян *Прыгода Байдала*

Канстанты Ільдэфанс Галчынскі *Зялёная Гусь*

Славамір Мрожак *Вяселле ў Атаміцах*

## ДАДАТКОВАЯ МАСТАЦКАЯ ЛІТАРАТУРА

Адам Міцкевіч *Тры Будрысы* (Літоўская балада)

Станіслаў Выспяньскі *O, польская мова*

Канстанты Ільдэфанс Галчынські *Песня пра жаўнерад з Вестэр-плата*

Януш Корчак *Кароль Мацей Першы*

Станіслаў Лем *Аповесць пра пілота Піркса*

## ДАПАМОЖНІКІ ДЛЯ НАСТАЎНІКАЎ

Марыя Багуцкая *Гісторыя польскай культуры*

Данута і Збігнеў Бенедыктоўчы *Дом у народнай традыцыі*

Барбара Ваховіч *Марыі яго жыцця*

Генрык Дубоўнік *Фантастыка ў польскай літаратуре*

Антоній Смушкевіч *Чароўная гульня. Нарысы па гісторыі польскай навуковай фантастыкі*

## Спосабы вывучэння літаратурных твораў

**Чытанне, слуханне, прагляд, пісанне, маўленне.** Чытанне ўголос, чытанне самому сабе на разуменне, асэнсоўваючы даслоўнае і пераноснае значэнні твора; знаёмства з творамі жывапісу, прагляд фільмаў, тэатральных спектакляў і тэлевізійных праграм са спробай аналізу, абмеркавання іх зместу, этичных проблем (проблема добра і зла, паводзін герояў) і сродкаў мастацкага выяўлення, спосабаў апавядання, апісання і мастацкага выяўлення.

**Аналітычныя практикаванні.** Спрабы аналізу твора з вызначэннем жанру і асаблівасцей мастацкага выражэння, галоўнай думкі і маралі твора, а таксама іх ролі ў тэксце; вылучэнне элементаў мастацкай рэчаінсці і выяўленне сувязей паміж імі; устанаўленне дакладна асэнсаванай, аргументаванай розніцы паміж мастацкай выдумкай і праўдай; выказванне меркавання пра змест мастацкага твора.

**Творчая дзейнасць вучняў.** Ацэнка мастацкага твора з этичнага (герой і яго паводзіны, наваколле) і эстэтычнага пунктаў погляду; распазнаванне жанру паводле яго прымет і сродкаў мастацкага выражэння; выяўленне галоўнай думкі твора; фармуляванне вучнем уласных меркаванняў аб мастацкім творы.

## **Абавязковыя веды**

**Навыкі інтэрпрэтацыі.** Фарміраванне творчага ўяўленення і ўвядзенне паняцця створанага свету ў мастацкім творы: апавяданне, прастора, час, падзеі, іх уклад і ход; выяўленне і каментарый адметных якасцей вывучаемых мастацкіх твораў і іншых тэкстаў культуры (твор жывапісу, тэатральная пастаноўка, фільм); вызначэнне функцый знайдзеных у тэксце сродкаў мастацкага выражэння; у працэсе аналізу праблематыкі твораў выкарыстанне вядомых вучням паняццяў і тэрмінаў з галіны літаратуразнаўства і культуры.

**Жанрава-мастацкія асаблівасці.** Распазнаванне жанравых адметнасцей рамана, навелы, апавядання, эсэ, афарызма, прыказкі; прыметы эпічнасці, разнавіднасці рамана, сюжэтная складанасць рамана; віды і жанравыя прыметы драмы, своеасаблівасць драматычнай формы (сцэна, акт, дыялог, падзел на асноўны тэкст і рэмаркі), мастацкая адметнасць драмы, дзеючыя асобы драмы; паэма і верш як паэтычныя формы; роля апавядальnika ў паэме; лірычны герой у вершах; паняцці: рытм, рыфма, радок, рэфрэн, страфа, галосны і зычны гукі, складападзел.

### **АСНОЎНЫЯ ПАТРАБАВАННІ ДА ПАДРЫХТОЎКІ ВУЧНЯЎ VII КЛАСА**

Пасля заканчэння VII класа вучні павінны ў м е ц ь:

- дакладна перадаваць думку ў вуснай і пісьмовай формах;
- знаходзіць і даказваць галоўную думку мастацкага твора або іншага тэкstu культуры;
- выказваць уласныя меркаванні аб мастацкім творы;
- фармуляваць пытанні і адказваць на пытанні, удзельнічаць у дыскусіі, наладжанай пасля прачытання мастацкага твора;
- складаць уласны тэкст: падрыхтоўваць план, падбіраць назыву, кампанаваць уступную частку, развіццё тэзіса, заключэнне, складаць змест працы, улічваючы лагічны ўклад падзеі;
- перапрацоўваць тэкст мастацкага твора: выконваць сціслы пераказ, скарачэнне, разважаць на тэму прачытанага твора;
- вызначаць матывы паводзін і ўчынкаў герояў мастацкага твора;
- вылучаць жанравыя асаблівасці мастацкіх твораў.

## VIII КЛАС

### 35 гадзін

#### АБАВЯЗКОВАЯ ЛІТАРАТУРА

**Творы, якія знаёмліць вучняў са светам мастацкай літаратуры  
(падаюцца ў праблемна-тэматычным кантэксле)**

#### **Абрады, звычаі, традыцыі**

Ян Каханоўскі *Купальская песня пра Сабутку* [урывак]  
Адам Міцкевіч *Дзяды*. Ч. II [урывак]  
Уладыслаў Рэймант *Сяляне* [урывак: Вяселле Ягны і Барыны]  
Марыя Канапніцкая *У вербніц*  
Тытус Чыжэўскі *Ля пуні*

#### *Пастаралі*

Юльян Стрыйкоўскі *Галасы ў цемры* [урывак]  
**Пачуцці да Радзімы**  
Тэафіль Ленартовіч *Ноч*  
Генрык Сянкевіч *Лятарнік*  
Францішак Багушэвіч *Яснавяльможнай пані Арэичысе*  
Адам Аснык *Летні вечар*  
Зоф'я Налкоўская *Гродна* [урывак]  
Вінцэнт Дунін-Марцінкевіч *Прывяць*  
Віслава Шымборская *Гавэнда аб любасці да роднага краю*  
Тадэвуш Ружэвіч *Разня мужыкоў*  
**У свеце каштоўнасцей**

Адам Міцкевіч *Гражына* [урывак]  
Генрык Сянкевіч *Патоп* [урывак: Абарона Чанстаховы]  
Эліза Ажэшка *Ліст Мар’яну Здзяхоўскаму* [урывак]  
Стэфан Жаромскі *Сізіфава праца*  
Чэслаў Мілаш *Янич адзін верш аб Радзіме*  
Ян Твардоўскі *Падзяка*  
Віслава Шымборская *Кот у пустой кватэры*

#### ДАДАТКОВАЯ МАСТАЦКАЯ ЛІТАРАТУРА

Чэслаў Мілаш *Паэтычны трактат. Уступ*  
Ян Твардоўскі *Пярэдадзень каляд*

Юлія Хартвіг *Памяць аблокаў*  
Марыя Радзевіч *Лета лясных людзей*  
Аркадзь Філдер *Дывізіён 303*  
Кароль Альгерд Борхардт *Значыць капітан*  
Павел Хуэле *Anавяданні на час пераезду* [на выбар]

#### ДАПАМОЖНІКІ ДЛЯ НАСТАЎНІКАЎ

Ян Станіслаў Быстронь *Гісторыя звычаяў у даўняй Польшчы.*  
*XVI—XVIII стагоддзі*

Крыстына Бокенхайм *Двор, кунтуш, карабін*  
Малгажата Мажджыньская-Навотка *Ab модах i строях*

#### Спосабы вывучэння літаратурных твораў

**Чытанне, слуханне, прагляд, пісьмо, маўленне.** Крытычнае чытанне: ацэнка якасці, верагоднасці прачытанага тэксту; фармуляванне заўваг аб магчымым развіцці прапанаваных у тэксце сюжэтных ліній і ідэй; удзел у абмеркаванні той ці іншай тэмы і ўласны каментарый; удзел у дыскусіі на тэму прачытанага і абмяркоўваемага мастацкага твора; будова вусных і пісьмовых выказванняў у адпаведнасці з імкненнямі і абставінамі (у сувязі з жыццёвымі сітуацыямі і творамі мастацкай літаратуры); ажыццяўленне мэтанаўкіраваных рэдакцыйных спроб над тэкстам літаратурнага твора: выказванне, пераказ, скарачэнне, пашиярэнне, стылістычныя пераўтварэнні тэксту (у меру пазнавальных магчымасцей вучня); змяненне вобразнага і акустычнага зместу ў пісьмовыя і вусныя выказванні.

**Аналітычныя практикаванні і творчая дзеянасць вучняў.** Самаадукацыя: самастойныя пошуки і збіранне інфармацыі з розных крыніц (слоўнікі, энцыклапедыі, падручнікі, Інтэрнэт, тэксты мастацкай літаратуры); збіранне дакументаціі, запісванне, адбор і захоўванне інфармацыі, вядзенне запісаў на падставе пачутага або прачытанага твора са спробай аналізу; атрыманне інфармацыі з вуснага выказвання; вылучэнне элементаў мастацкай рэчаіснасці, вызначэнне і паясненне сувязей паміж імі; распазнаванне ў літаратурным творы галоўных і другарадных персанажаў са спробамі аналізу іх харектару, паводзін і ролі; вылучэнне сувязей паміж мастацкім творам і біяграфіяй аўтара, яго гістарычным часам.

## **Абавязковыя веды**

**Навыкі інтэрпрэтацыі.** Фарміраванне творчых уяўленняў і спробы абагульнення ведаў па літаратуры; супастаўленне свету мастацкай рэчаіснасці, створанай у літаратурным творы, з рэальным светам; разуменне сувязей паміж літаратурай і гісторычным часам, біографіяй аўтара і іншымі відамі культуры; вызначэнне розніцы паміж родамі (лірыка, эпас, драма, публіцыстыка) і жанрамі літаратуры; усведамленне свету мастацкага твора як пачуццёвага свету; адрозненне паняццяў «фантастыка» і «рэалізм», «міф», «легенда» і «праўда рэчаіснасці»; усведамленне функцыі стылістычных сродкаў (фанетычных, лексічных, семантычных, сінтаксічных: алегорыя, эпітэт, параўнанне, метафара і інш.); выкарыстанне тэрміналогіі, якая акрэслівае адметнасці і формы апавядання са спробай іх назначэння: маналог, дыялог, унутраны маналог, выказванне і апавяданне ад імя першай або трэцяй асобы, характарыстыка герояў, у тым ліку і парыўнальная.

**Жанрава-мастацкія асаблівасці.** Распазнаванне прыналежнасці твора да літаратурнага роду (лірыка, эпіка, драма) і вызначэнне яго жанру; распазнаванне і вызначэнне прымет, прадугледжаных праграмай, эпічных празаічных жанраў (раман, апавяданне, навела, эсэ, рэпартаж, фельетон), лірычнай паэзіі (паэма, эпіграма, ода, гімн, элегія, фрашка), драмы (драма, трагедыя, камедыя); вылучэнне відаў паэтыкі рамана (рэалістычны, навукова-фантастычны, псіхалагічны, бытавы), будовы верша (страfічны, астраfічны), драмы як дыялагічнай формы са спробай вызначэння ўласцівых для кожнага з відаў і твораў прымет і сродкаў мастацкага выяўлення; паняцце канфлікту і яго ролі ў творы; вызначэнне галоўнай ідэі і думкі літаратурнага твора.

### **АСНОЎНЫЯ ПАТРАБАВАННІ ДА ПАДРЫХТОЎКІ ВУЧНЯЎ VIII КЛАСА**

Пасля заканчэння VIII класа вучні павінны ў м е ц ь:

- вызначаць матывы дзеяння і паводзін герояў, акрэсліваць іх эмацыянальны стан, а таксама выкарыстаныя ў апісанні мастацкія сродкі;
- называць і вызначаць формы апавядання, асобу аўтара і апавядальника, лірычнага героя і лірычны маналог ў паэтычных жанрах;

- вызначаць і называць адметныя рысы апавядання, асобу аўтара і героя, сродкі мастацкага выяўлення ў эпічных жанрах;
- вызначаць сутнасць і прычыны канфлікту ў літаратурным творы;
- абазначаць спецыфіку будовы драмы і мастацкую своеасаблівасць драматычных жанраў, а таксама дыялога як асноўнай формы выказвання;
- разумець і вызначаць у літаратурным тэксце стылістычныя сродкі (напрыклад, аллегорыя, эпітэт, параўнанне, метафора, дыялектызм, архаізм, гукаперайманне);
- адрозніваць і паказваць формы апавядання ў лірычных, эпічных і драматычных творах, элементы верша (рытм, рыфма, радок, рэфрэн, страфа, астрафічнасць);
- адрозніваць структурныя часткі літаратурнага твора (назва, уступ, развіццё тэзіса, заключэнне (эпілог), спецыфіка будовы сюжэта, контраст і паралелізм, літарычныя пытанні);
- разумець і вызначаць формы і своеасаблівасць апавядання ў літаратурным творы, адрозніваць і выяўляць адметныя рысы лірычнага маналога, дыялога, апавядання;
- самастойна збіраць і канспектаваць інфармацыю аб творах мастацкай літаратуры, пісьменніках, гістарычных постацях з энцыклапедый, слоўнікаў, падручнікаў і інш.;
  - умець складаць тэкст: рыхтаваць план, выбіраць назыву; апрацоўваць змест паводле лагічнага развіцця падзей (уступ, развіццё тэзіса, заканчэнне);
  - вылучаць сувязі паміж літаратурнымі творамі і біяграфіямі аўтараў, улічваючы гістарычны час;
  - вылучаць і асэнсоўваць каштоўнасці: этичныя (дабро і зло), эстетычныя (прыгажосць кахання і сяброўства), ідэалагічныя (патрыятызм, значэнне радзімы, роднага дома).

# ГІСТОРЫЯ ПОЛЬСКАЙ ЛІТАРАТУРЫ



## IX КЛАС

35 гадзін

### СЯРЭДНЯВВЕЧЧА

Паняцце «літаратурная эпоха (літаратурны перыяд)». Сувязі развіцця грамадства з развіццём культуры і літаратуры.

Сярэднявечча ў Еўропе (з IV—V стст. па XIV ст.), у Польшчы (X—XV стст.). Узнікненне польскай дзяржавынасці. Пісьменнасць на лацінскай і польскай мовах. Тэацэнтрызм як філасофская аснова: Бог у якасці адзінай і найбольш важнай каштоўнасці ў людскіх справах. Схаластыка і містыцызм. Біблія і значэнне евангельскіх прынцыпаў. Бог (дабро, міласэрнасць) і сатана (зло) як аллегорыі існавання чалавека імагчымасць яго маральнага выбару.

Рэлігійная і свецкая літаратура. *«Багародзіца»* — твор, заснаваны на сістэме хрысціянскіх уяўленняў, як першы помнік польскай літаратуры.

Пропаведзь (казанне) як жанр рэлігійнай літаратуры: *«Свентак-шыскія пропаведзі»*.

Адметныя рысы дыялога як літаратурнай формы (*«Размова ма-гістра Палікарпа са Смерцю»*).

Хрысціянства і яго ўплыў на іерархію каштоўнасцей у літаратуры.

**Дыялогі праз час.** Сярэдневяковыя тэмы ў сучаснай літаратуры. Іх роля і значэнне ў працэсе этычнага (маральнага) і эстэтычнага выхавання вучня.

### АБАВЯЗКОВАЯ МАСТАЦКАЯ ЛІТАРАТУРА

*Багародзіца*

*Размова магістра Палікарпа са Смерцю*

*Вылецела душа з цела*

*Паслухайце, браткі мілыя*

Пшэцлаў Слота *Верши пра паводзіны за сталом*  
Гал Ананім *Польская хроніка*. Кн.1. Пераклад Рамана Градэцкага,  
урывак [пач.: *Баляслаў, слайны княжжа*]  
Ян Длугаш *Аналы, або Хронікі слайнага Польскага Карапеўства.*  
Пераклад Юліі Мрук [урывак аб смерці Завішы Чорнага]

### Дыялогі праз час

Кыштаф Каміль Бачынскі *Малітва да Багародзіцы*  
Юльян Тувім *Песенька памерлага*  
Міран Белашўскі *Старая песня аб Бінаровай*

### АДРАДЖЭННЕ (РЭНЕСАНС)

Адраджэнне ў Заходній Еўропе з XIV да пачатку XVI ст., у Польшчы з канца XV да апошняй дэкады XVI ст.

Акрэсленне тэрміну «Рэнесанс (Адраджэнне)». Традыцыя Рэнесансу: супраціўленне сярэдневяковым ідэалам; антрапацэнтрызм; гуманістычная мадэль культуры. Паняцці: гуманізм, антрапацэнтрызм, гармонія, боскі лад. Рэфармацыя і яе значэнне. Узнікненне друкарных выданняў. Навука. Фарміраванне нацыянальнай свядомасці. Развіццё грамадской і палітычнай думкі. Грамадскія і палітычныя акцэнты ў творчасці Мікалая Рэя і Анджэя Фрыча Маджэўскага. Творчасць Яна Каханоўскага — увасабленне сістэмы рэнесансных каштоўнасцей. Культ вёскі і вясковага жыцця; патрыятычная, грамадская і маральная проблематыка, багацце жанраў у творчасці Каханоўскага. Крытычныя матывы і трывога за лёсы Радзімы ў «Сеймавых казаннях» Пятра Скаргі. Ідыліі Шымана Шымановіча.

**Дыялогі праз час.** Рэнесансныя традыцыі ў сучаснай літаратуре.

### АБАВЯЗКОВАЯ МАСТАЦКАЯ ЛІТАРАТУРА

Мікола Гусоўскі *Песня пра зубра*. Пераклад Яна Каспроваіча  
[урывак]

Бернат з Любліна *Toe, што любім, то нам часта перашкаджае*  
[з Жыццё Эзопа Фрыгійца, звычайнага мудраца, з яго прыпавесцямі]

Мікалай Рэй *Невялікая гутарка паміж трывма асобамі, Панам,*  
*Войтам і Ксяндзом* [урывак]

*Калі лета прыйдзе, што з ім рабіць* [урывак з Жыцця пач-  
цівага чалавека]

*Выбраныя афарызы*

Ян Каханоўскі *Песні, першыя кнігі* [на выбар]

- Песня II (пач.: *Сэрца ўзрастасе, гле́дзячы на гэтыя часы!*)
- Песня IX (пач.: *Хочам адзін аднаму быць радыя?*)
- Песня XIV (пач.: *Глядзі, як снег бялее на гарах...*)
- Песня XX (пач. *Прыемна шалець, калі час...*)

*Песні, другія кнігі* [на выбар]

- Песня IX (пач.: *Не пакідай надзеi...*)
- Песня XXV (пач.: *Чаго ты хочаши ад нас, Божса, за Твае ічодрыя дары?*)

*Купальская песня пра Сабутку* [урывкі]

*Фрашкі* [на выбар]

- *Пра свае кнігі* [з Кнігі першай]
- *Аб людскім жыцці* [з Кнігі першай]
- *Пра літу* [з Кнігі другой]
- *Гарам і лясам* [з Кнігі трэцяй]
- *Фрашкам* [з Кнігі трэцяй]

*Трэны* [на выбар] Трэн I, Трэн VI, Трэн VII, Трэн X, Трэн XVIII

Пётр Скарба *Сеймавыя казанні* [урывак]

Шымон Шымановіц *Ідылія васеннацтавая. Жняцы* [з цыкла *Ідылій*] [урывак]

### **Дыялогі праз час**

Баляслав Лесьмян *Урушулія Каханоўская*

Леапольд Страф *Перад спевам*

Юльян Тувім *Чарналессе*

Ежы Ліберт *Аб чарналескай ліне*

Уладыслаў Бранеўскі [*Ганка! Гэта ўжо трэ з паловай гады...*]

[з тома *Ганка*]

Тадэвуш Новак *Псалом пра нож у плячах*

*Любоўны псалом*

Станіслаў Ежы Лец З *Непрычэсаных думак*

## **БАРОКА**

Барока ў культуры Заходняй Еўропы ахоплівае перыяд з канца XVI да канца XVII ст., у Польшчы — усё XVII ст.

Паняцце барока і назва літаратурнай эпохі. Этычныя і эстэтычныя прынцыпы барока. Сарматызм і контррэфармацыя. Прыдворная (творчасць Яна Анджэя Морштына, Даніэля Набароўскага) і шля-

хецкая (творчасць Вацлава Патоцкага) культура. Дзённікі (Ян Хрызастом Пасак) і эпістала (Ян III Сабескі).

**Дыялогі праз час.** Барочныя традыцыі ў сучаснай літаратуре.

### АБАВЯЗКОВАЯ МАСТАЦКАЯ ЛІТАРАТУРА

Ян Анджэй Морштын *Песня ў лагеры пад Жваньцам* [з тома *Розныя верши*]

*Аб сабе самім* [з тома *Лютня*]

*Нясталасць* [з тома *Лютня*]

*Raki* [з тома *Лютня*]

*Да трупа* [з тома *Лютня*]

Збігнеў Морштын *Журботныя трэны Апалона з Музамі* [урывак]

Даніэль Набароўскі *Пра вочы англійскай каралеўны*

Вацлаў Патоцкі *Вольныя ад плуга козы* [з тома *Маралій*]

*Натура для ўсіх аднолькавая* [урывак]

Мікалай Сэмп Шажынскі *Санет IV* [з тома *Рытмы, або Польская верши*]

### Дыялогі праз час

Яраслаў Марэк Рымкевіч *Бедны Лазар*

*Сентыментальны вершик красавіка*

Станіслаў Грахавяк *Пані*

### АСВЕТНІЦТВА

Асветніцтва ў заходніяй літаратуре ахоплівае перыяд XVIII ст., у польскай літаратуре — XVIII — пачатак XIX ст.

Паняцці асветніцтва і рацыяналізму як галоўнай філасофскай-інтэлектуальнай плыні. Культ розуму, крытыцызму і рацыяналізму. Імкненне да грамадскіх пераўтварэнняў. Утылітарны і дыдактычны харектар літаратуры. Роля асветы і выхавання ў грамадстве. Класіцызм (Ігнацый Красіцкі, Адам Нарушэвіч, Станіслаў Трэмбецкі), ракако (Францішак Дыянізій Князьнін, Каятан Вянгерскі), сентыменталізм (Францішак Карпінскі, Ф. Д. Князьнін) як галоўныя літаратурныя напрамкі. Літаратурныя жанры (байка, раман, элегія, ідылія) і адметнасць стылю. Паэзія з нагоды і яе жанры (памфлет, сатыра, эпіграматычны партрэт, загадка, пасквіль).

**Дыялогі праз час.** Традыцыі і матывы Асветніцтва ў сучаснай літаратуре.

## АБАВЯЗКОВАЯ МАСТАЦКАЯ ЛІТАРАТУРА

Ігнацый Красіцкі [*Святое каханне да любой радзімы...*]  
Прадмова да баек [з тома *Байкі і прыпавесці*]  
Ягня і ваўкі [з тома *Байкі і прыпавесці*]  
Каралю [з тома *Сатыры і лісты*]  
П'янства [з тома *Сатыры і лісты*]  
Манаҳамахія, або Вайна манаҳаў [урывак]  
Прыгоды Мікалая Дасвядчынскага [урывак з Кнігі II, раздзел IV: аб шанаванні роднай мовы]  
Адам Нарушэвіч *Бедны літаратор* [урывкі]  
Мая забава  
Ліст Яну Мікалаю Хадкевічу, Варшава 24 VIII 1773  
Ліст Станіславу Аўгусту, Гродна 21 VI 1777  
Юльян Урсын Нямцэвіч *Вяртanne пасла* [урывак]  
Уладыслаў Лакетак [з *Гістарычных спеваў*]  
Францішак Карпінскі *Юстыне. Сум па вясне*  
Лаура і Філон [урывак]  
Песня аб Божым нараджэнні  
Гісторыя маіх часоў і людзей, з якімі я жыў [урывак пра гродзенскі сейм]  
Юзаф Выбіцкі *Песня польскіх легіёнаў у Італії*  
Францішак Дыянізій Князьнін *Вусам*  
Войцех Багуслаўскі *Песенька Бардоса* [*Уяўны цуд, або Кракавяне і горцы*, акт I, сцэна 7]

### Дыялогі праз час

Марыя Паўлікоўская-Яснажэўская *Лаура і Філон*  
Збігнеў Херберт *Класік*

## РАМАНТЫЗМ

Рамантызм у літаратуры Заходняй Еўропы ахоплівае перыяд 1789—1830 гг., у польскай літаратуре — 1822—1863 гг. Фазы развіцця польскага рамантызму: перадлістападаўскі і паслялістападаўскі (пасля Лістападаўскага паўстання 1830 г. падзел на рамантызм эміграцыйны і краёвы).

Рамантызм як новая культурная фармацыя. Роля гістарычных падзей і іх уплывы на фарміраванне ўсходнеславянскага рамантызму: Вя-

лікая французская рэвалюцыя (1789) і напалеонаўскія войны. Адмайленне ад светапогляду і эстэтыкі Асветніцтва. Спрытуалізм і дыялектыка (Імануіл Кант, Георг Вільгельм Гегель) — філасофская аснова рамантызму. Апафеоз бунту і маладосці: «Адчуванне і вера» (Адам Міцкевіч) як прынцып рамантычнага пазнання чалавека і свету. Народнасць і праблема ацэнкі свету. Вяртанне да натуры. Чалавек і натура: «Усёды натура звяртаецца да чалавека» (Маўрыцый Махнацкі). Адкрыццё багацця ўнутранага свету чалавека. Адкрыццё ролі часу: чалавек у якасці гістарычнай асобы. Бачанне Бога і пачуццё адзінства чалавека з космасам.

Цікавасць да гісторыі. Сувязі літаратуры з гісторыяй, грамадскім і палітычным жыццём народа.

Спецыфіка развіцця літаратуры рамантызму: праблематыка, літаратурныя роды і жанры. Узаемадзеянне польскай, беларускай і ўкраінскай культур у польскім рамантызме. Трагедыя Лістападаўская паўстання (1830) і яго праблематыка ў польскай літаратуры. Польскі рамантызм у краіне і эміграцыі.

Творчасць Адама Міцкевіча віленска-ковенскага перыяду. «*Балады і рамансы*» і новыя ідэйна-мастацкія каштоўнасці: «*Дзяды*» (Ч. II, IV). Эміграцыйны перыяд: «*Дзяды*» (Ч. III), «*Пан Тадэвуш*» — праблема малой і вялікай радзімы. Рамантычная драма ў творчасці Юліуша Славацкага (*«Кардыян», «Баладына»*).

Мастацкая адметнасць літаратурнай творчасці Зыгмунда Красінскага.

Паэтычнае наватарства Цыпрыяна Каміля Норвіда.

Проза ў літаратуры рамантызму і творчасць Юзафа Ігнацыя Крашэўскага.

Беларуская праблематыка ў літаратуры рамантызму (Ян Чачот, Тэафіль Ленартовіч, Уладыслаў Сыракомля, Юзаф Ігнацый Крашэўскі, Ян Баршчэўскі).

Камедыі Аляксандра Фрэдры.

**Дыялогі праз час.** Традыцыі рамантызму ў сучаснай літаратуры.

## АБАВЯЗКОВАЯ МАСТАЦКАЯ ЛІТАРАТУРА

Адам Міцкевіч *Ода да маладосci*

*Рамантычнасць* [з цыкла *Балады і рамансы*]

*Свіцязянка* [з цыкла *Балады і рамансы*]

*Да M\*\*\**

*Дзяды* [урыўкі]  
• Ч. IV [урывак]  
• Ч. III [урыўкі]  
*Рускім сябрам*  
*Няпэўнасць*  
*Пан Тадэвуш* [урыўкі]  
[*Паліліся мае слёзы чыстыя...*]  
[*Над вадой вялікай і чыстай...*]  
*Exegi tunicamentum aere perennius...* [з *Гарацыя* пач.: *Свеціца*  
помнік мой...]

Юліуш Славацкі *Кардыян*. Акт III, сцэна 4 [урывак]  
*Бацька зачумленых* [урывак]  
*Грабніца Агамемнана* [урывак]  
*Бянёўскі*  
*Мой запавет*

Зыгмунт Красінскі *Не-Боская камедыя*. Ч. III [урывак]  
*Псалом кахання* [урывак]  
Юзаф Ігнацый Крашэўскі *Старая казка* [урывак]  
*Ульяна* [урывак]  
*Стыр і Гарынь* [з *Успаміны Валыні, Палесся і Літвы*]  
Цыпрыян Каміль Норвід *Памяці Бэма жалосная рапсодыя*  
*Мінулае* [з цыкла *Vade-mecum*]  
*У Вероне* [з цыкла *Vade-mecum*]  
*Мова — родная* [з цыкла *Vade-mecum*]  
*Чорныя кветкі* [урывак]

Уладыслаў Сыракомля *З уражсанняў палескага падарожжжа*  
[урывак]  
*Плігрым у канцы вандравання* [урывак]  
Тэафіль Ленартовіч *Дух сіраты*  
*Мая песенька*  
*Мазур*  
*Залаты кубак*

Ян Чачот *Сялянскія песні з берагоў Нёмана і Дзвіны* [урыўкі]  
*Прызванне паэта*  
*Ландыш*  
*Прадзільшчыца*

Аляксандр Фрэдра *Помста* [урывак]  
Ян Баршчэўскі *Ваўкалак* [з *Шляхціц Завальня, або Беларусь у  
фантастычных апавяданнях*]

## **Дыялогі праз час**

Марыя Паўлікоўская-Яснажэўская *Ленартовіч*

Юльян Пшыбась *Вяртанне з Навагрудка*

Тадэвуш Ружэвіч *Хлеб*

*Лазанскія вершы*

ДАПАМОЖНІКІ ДЛЯ НАСТАЎНІКАЎ

## **Сярэднявечча**

### **Антalogіі**

*Польская свецкая паэзія XV ст.* Апрац. М. Уладарскі

*Сярэдневяковая польская рэлігійная песня.* Апрац. М. Каролька

*Сярэдневяковая польская проза.* Апрац. С. Вертэль-Вярчынскі

### **Навуковыя працы**

*Чалавек Сярэдніх вякоў.* Рэд. Ж. Ле Гоф, пераклад М. Рада-  
жыцкай-Паолецці

Ю. Леваньскі *Драма і тэатр часоў Сярэднявечча і Рэнесансу ў  
Польшчы*

Т. Міхалоўская *Сярэднявечча*

Я. Сакольскі *Старажытнапольская літаратура. Лексікон поль-  
ской літаратуры*

*Зразумець Сярэднявечча. Хрэстаматыя, кантыксты і літара-  
турныя матэрыялы.* Апрац. Р. Мазуркевіч

## **Рэнесанс**

### **Антalogіі**

*Антalogія плутаўской паэзіі XVI і XVII стст.* Апрац. С. Гжэшчук

### **Навуковыя працы**

Я. С. Быстрый *Гісторыя звычаяў у даўній Польшчы. XVI—  
XVII стст.*

Ян Каханоўскі *Інтэрпрэтацыі.* Пад рэд. Я. Блоньскага

Ю. Леваньскі *Драма і тэатр часоў Сярэднявечча і Рэнесансу ў  
Польшчы*

Я. Пельц *Літаратура Рэнесансу ў Польшчы*

Я. Тазбір *Шляхецкая культура ў Польшчы. Росквіт — занядад —  
рэлікты*

Е. Зёмак *Рэнесанс*

## **Барока**

### **Антalogіі**

*Паэты польскага барока.* Т. 1—2. Апрац. Я. Сакалоўская, К. Жукоўская

### **Навуковыя працы**

*Літаратура польскага барока ў коле ідэй.* Рэд. А. Навіцкая-Ежова, М. Ханусевіч, А. Карпінскі

*Я. Окань Драма і школьны тэатр. Езуіцкія сцэны ў Польшчы XVII ст.*

*Уяўленне мінулых эпох. Вобразы — тэмы — ідэі.* Рэд. І. К. Галінскі

## **Асветніцтва**

### **Антalogіі**

*Пісьменнікі польскага Асветніцтва.* Т. 1—3. Пад рэд. Т. Кастке-віч і З. Галінскага

### **Навуковыя працы**

*Паляпшэнне свету — адважнае рамяство. Анталогія паэзii польскага Асветніцтва.* Апрац. Т. Кацкевіч і З. Галінскі

*А. Ценьскі Асветніцтва. Лексікон польскай літаратуры для вучняў і настаўнікаў*

*Т. Кацкевіч Класіцызм. Сентыменталізм. Нарысы аб літаратурных напрамках польскага Асветніцтва*

### **М. Клімовіч Асветніцтва**

*Р. Пшыбыльскі Класіцызм, або сапраўдны канец Польскага Ка-ралеўства*

*К. Вяжбіцкая-Міхальская Тэатр у Польшчы XVIII ст.*

### **Інтэрпрэтацыі**

*Польская драма. Інтэрпрэтацыi. 1-я частка: Ад XVI ст. да Маладой Польшчы.* Пад рэд. Ю. Цяховіча і З. Майхроўскага

*Польская лірыка. Інтэрпрэтацыi.* Пад рэд. Я. Пракопа і Я. Славінскага

*Навела, апавяданне, гавэнда. Інтэрпрэтацыi.* Пад рэд. К. Барташынскага і інш.

### **Слоўнікі**

*I. Галінскі, Р. Мазуркевіч, П. Вільчэк Школьны слоўнік польскай літаратуры*

У. Капалінські *Слоўнік міфаў і традыцый культуры*  
*Слоўнік старажытнапольскай літаратуры. Сярэднявечча —*  
Рэнесанс — Барока. Пад рэд. Т. Міхалоўскай  
*Слоўнік літаратуры польскага Асветніцтва.* Пад рэд. Т. Каствеціч

## **Рамантызм**

### **Антalogіі**

*Маніфесты рамантызму 1790—1830 гг. Англія, Германія, Францыя.* Выбар тэкстаў і апрац. А. Кавальчык

М. Янён *Рэдут. Рамантычная нацыянальна-вызваленчая паэзія*  
Б. Мондра-Шалкрос *Дом рамантычнага мастака*

М. Півінськая *Рамантычнае каханне*

Р. Пшыбыльскі *Сады рамантыкаў*

А. Віткоўская «Я, дурны славянін»

### **Навуковыя працы**

Ю. Бахуж *Як пахне ў Літве Міцкевіча*

Ф. Кладо Энцыклапедыя рамантызму: жывапіс, скульптура, архітэктура, літаратура, музыка. Тлум. Х. Кэншыцкая

*Рамантычная драма і тэатр.* Пад рэд. Д. Ратайчак

М. Янён *Рамантычная гарачка*

А. Кавальчык *Славацкі*

Я. Лукасевіч *Міцкевіч*

I. Апацкі *Паэзія рамантычных пераломаў*

С. Пігань «Пан Тадэвуш». Рост, велічыня і слава. Літаратурнае даследаванне

Я. М. Рымкевіч, Д. Сівіцкая, А. Віткоўская, М. Зялінськая *Miцкевіч. Энцыклапедыя*

Д. Сівіцкая *Рамантызм 1822—1863 гг.*

З. Стэфаноўская *Выпрабаванне цвярозага разуму. Літаратурныя даследаванні творчасці Міцкевіча*

А. Віткоўская *Вялікія польскія рамантыкі. Постаці. Міцкевіч, Славацкі, Красінскі, Норвід*

А. Віткоўская, Р. Пшыбыльскі *Рамантызм*

АСНОЎНЯ ПАТРАБАВАННІ  
ДА ПАДРЫХТОЎКІ ВУЧНЯЎ IX КЛАСА

Пасля заканчэння IX класа вучні павінны:

в е д а ц ь:

• літаратурныя творы, змешчаныя ў каноне абавязковых тэкстай і пазнаныя ў працэсе асабістага чытання і працы на ўроках;

• храналагічную паслядоўнасць і межы літаратурных эпох у судадносінах з гістарычнымі фактамі і падзеямі грамадскага жыцця; паняцце гістарычна-літаратурнага працэсу;

• адметныя рысы літаратурнага твора;

• размяшчэнне твора ў гістарычным прамежку часу творцы (мастака) і яго значэнне ў эпосе чытача (гледача, слухача);

• спецыфіку літаратурнай традыцыі: сярэдневяковай, рэнесанснай, барочнай, асветніцкай, рамантычнай; іх выкарыстанне ў сучаснай літаратуры (дыялогі праз час);

• жанры і літаратурныя роды;

• паняцце літаратурнай традыцыі і ўласцівых ёй мастацкіх сродкаў;

• кантэксты твора: гістарычны і біяграфічны;

у м е ц ь:

• вызначыць і апісаць характэрныя рысы будовы і стылю літаратурнага твора;

• акрэсліць інтэрпрэтацыйны кантэкт твора: выявіць сувязі з нацыянальнымі і грамадскімі перадумовамі, а таксама літаратурнымі напрамкамі эпохі;

• прымяняць элементарныя паняцці паэтыкі, аналізуючы літаратурны твор;

• даваць характарыстыку героя і высвятляць спецыфіку яго мастацкага ўласаблення;

• параўноўваць літаратурныя творы з розных эпох паводле падобных матываў;

• выяўляць каштоўнасці, характэрныя для розных эпох (Сярэднявечча, Адраджэнне, Барока, Асветніцтва, Рамантызм);

• выкарыстоўваць спецыяльную літаратуру (падручнікі, навуковыя працы) і розныя крыніцы інфармацыі (лексіконы, дакументы, слоўнікі, энцыклапедыі, аўдыё- і відэазапісы, Інтэрнэт).

## **Х КЛАС**

### **35 гадзін**

#### **ПАЗІТЫВІЗМ**

Пазітывізм у літаратуры Заходняй Еўропы ахоплівае перыяд 1830—1871 гг., характарызуецца багаццем плыняў і кірункаў, аднак дамінуючая лінія ў развіцці літаратуры — рэалізм.

У польскай літаратуры пазітывізм ахоплівае перыяд 1863—1890 (1895) гг. Паняцце пазітывізму як літаратурнага напрамку ў Польшчы. Філасофская аснова літаратуры пазітывізму (Агюст Конт) і галоўныя прынцыпы развіцця: утылітарызм, навуковасць, арганічная праца, рэлігійная, грамадская і нацыянальная талерантнасць, эманспацыя жанчын. Літаратурныя напрамкі і плыні: пазітывізм, рэалізм, натурализм. Документальная і публіцыстычныя жанры. Навелістыка ў перыяд пазітывізму (Эліза Ажэшка, Марыя Канапніцкая, Баляслава Пруса, Генрык Сянкевіч).

Раман: тэндэнцыйнасць і прадметнасць, прынцыпы тыповага і індывидуальнага, свет і герой. Абмежаванні цэнзуры і новыя мастацкія сродкі (алюзія і эзопаўская мова). Малая радзіма ў раманах Ажэшкі. Беларуская праблематыка ў творчасці Ажэшкі. Францішак Багушэвіч пра Элізу Ажэшку ў вершы «Яснавальможнай пані Арэчыссе». Гістарычныя раманы Генрыка Сянкевіча і нацыянальна-вызваленчыя традыцыі. Раман Баляслава Пруса «Лялька» і крызіс каштоўнасцей пазітывізму. Паэзія Адама Асныка.

**Дыялогі праз час.** Ідэйна-мастацкія традыцыі пазітывізму ў сучаснай літаратуры.

#### **АБАВЯЗКОВАЯ МАСТАЦКАЯ ЛІТАРАТУРА**

Эліза Ажэшка *Дзюрдзі* [урывак]

*Над Нёманам* [урывукі]

- з тома II, раздзел IV (Юстына каля Магілы)
- з тома II, раздзел V (Лоўля яціцы)
- з тома III, раздзел III (Вяселле)
- з тома III, раздзел IV (Заручыны на беразе Нёмана)

*Хам* [урывак]

*Людзі і кветкі на берагах Нёмана* [урывак]

Марыя Канапніцкая *Калыхайся, калыхайся*

*Свецяцца зоркі, свецяцца*

*Рома*

*А як пайшоў кароль на вайну*

*Мендэль Гданьскі [урывак]*

Баляслаў Прус *Хронікі* [урывак]

*Прыгода Стася* [урывак]

*На канікулах*

*Лялька* [урывкі]

- урывак з т. 1 (Дзённік старога прыказчыка)

- урывак з т. 2, раздзел VIII (аповесць Вянгелка пра спячую дзяўчыну і маладога кавала)

- урывак з т. 2, раздзел XIX

Генрык Сянкевіч *Ганя* [урывак]

*Патоп* [урывкі]

*Крыжаскі* [урывкі]

*Quo vadis* [урывак]

- урывак з т. 3, раздзел XXIII (Барацьба Урсуса з германскім турам)

Адам Аснык *Маладым*

*Карамельны верш*

*Залева*

*Кедр*

[*Паміж намі нічога не было...*]

### **Дыялогі праз час**

Чэслаў Мілаш *Распрананне Юстыны*

*Дапаўненне да верша*

Станіслаў Тарноўскі Генрыка Сянкевіча «Агнём і мячом»

Вітальд Гамбровіч *Сянкевіч* [урывкі]

## **МАЛАДАЯ ПОЛЬШЧА**

Літаратура Маладой Польшчы: 1890 (1895)—1918 гг. У літаратурах Заходняй Еўропы гэты перыяд мае агульнаімянную назуву: літаратура пералому XIX—XX стст. (1870—1914). Назва эпохі ў польскай літаратуре. Філасофская аснова: А. Шапенгаўэр, Ф. Ніцшэ, І. Тэн. Крызіс, расчараванне, песімізм. Сістэма ідэйна-эстэтычных каштоўнасцей; змяненні ў свядомасці мастака і чытача. Літа-

ратурныя напрамкі і плыні: натурализм, францысканізм, неарамантызм, мадэрнізм; дзве ідэйныя пазіцыі: грамадзянскае служэнне мастака (Стэфан Жаромскі), мастацтва дзеля мастацтва (Станіслаў Пшыбышэўскі). Змены і новыя тэндэнцыі ў прозе (публіцыстыка, навелістыка, раман): зварот да ўнутранага свету асобы (творчасць Стэфана Жаромскага, Уладыслава Станіслава Рэйманта). Младапольская драма: праблематыка, жанры, мастацкая адметнасць, мова (творчасць Станіслава Выспяньскага, Габрыэлі Запольскай). Паэзія: праблематыка, новыя ідэйна-мастацкія тэндэнцыі, мова. Творчасць Казімежа Пшэрвы-Тэтмайера, Яна Каспровіча, Леапольда Стала.

### АБАВЯЗКОВАЯ МАСТАЦКАЯ ЛІТАРАТУРА

Казімеж Пшэрва-Тэтмайэр *Канец XIX стагоддзя*

*Мелодыя начных туманоў* (На чорным вусеневым ставе)

*На скалістым Падгаллі* [урывак]

*Бабскі выбар*

Ян Каспровіч *З хаціны*

*У цемру сходзіць мая душа*

*Aх! Не раз здаецца мне...*

*Куст шыпішыны ў цёмнасмрачынскіх скалах*

*[Закахалася мая душа...]* [з цыкла *Кніга ўбогіх*]

*[Каханне ты маё!..]* [з цыкла *Кніга ўбогіх*]

*[Рэдка на маіх губах...]* [з цыкла *Кніга ўбогіх*]

Леапольд Стап *Асенні дождж*

*Каваль*

*Танец Хоры*

Стэфан Жаромскі *Нязломная* [урывак]

*Верная рака* [урывак]

*Бяздомныя людзі* [урывак]

*Доктар Пётр* [урывак]

*Рэха лясоў* [урывак]

Уладыслав Станіслаў Рэймант *Сяляне* [урывак]

• Ч. I Восень [урывак з раздзела IX]

• Ч. II Зіма [урывак з раздзела IV: Куцця ў Барынаў]

• Ч. III Вясна [урывак з раздзела VI: Суседская дапамога ў «пальявых работах»]

• Ч. IV Лета [урывак з раздзела I: Смерць і пахаванне Барыны]

Станіслаў Выспяньскі *Вяселле* [урыўкі]  
Габрыэля Запольская *Мараль пані Дульской* [урыўкі]  
Тадэвуш Міцінскі *Накцюрн* [з цыкла *Палярныя ночы*]  
[Бывай здарова!..] [з цыкла *Ужо світае*]

## ДАПАМОЖНІКІ ДЛЯ НАСТАЎНІКАЎ

### Пазітывізм

#### Антalogіі

*Шэдэўры навелістыкі пазітывізму.* Выбар і пасляслоёу Э. Песькоўскага

*Літаратурныя праграмы і дыскусіі перыяду пазітывізму.* Апрац. Я. Кульчицкая-Салоні

#### Навуковыя працы

Г. Баркоўская *Пазітыўсты і іншыя*

Ю. Бахуж *Прадмова да: Э. Ажэшка, Над Нёманам*

Ю. Бахуж *Прадмова да: Б. Прус, Лялька*

Т. Буйніцкі *Польскі гістарычны раман XIX ст.*

*Пазітыўісцкая драма і тэатр.* Пад рэд. Д. Ратайчак

Э. Янкоўскі *Эліза Ажэшка*

Г. Маркевіч *Пазітывізм*

Я. Тамкоўскі *Мой пазітывізм*

Т. Жабскі *Сянкевіч*

#### Інтэрпрэтацыі

*Польская драма. Інтэрпрэтацыі. Частка I: З XVI стагоддзя да Маладой Польшчы.* Пад рэд. Ю. Цяховіча і З. Майхроўскага

*Польская лірыка. Інтэрпрэтацыі.* Пад рэд. Я. Пракопа і Я. Славінскага

*Навела, апавяданне, гавэнда. Інтэрпрэтацыі.* Пад рэд. К. Барташынскага і інш.

#### Слоўнікі

*Слоўнік польскай літаратуры XIX стагоддзя.* Пад рэд. Ю. Бахужа і А. Кавальчык

### Маладая Польшча

#### Антalogіі

*Антalogія лірыкі Маладой Польшчы.* Прадмова, выбар і апрац. І. Сікоры

*Тэатральная думка Маладой Польшицы. Антalogія.* Апрац. І. Сла-  
віньская, С. Крук, Б. Франкоўская

*Літаратурныя праграмы і дыскусіі перыяду Маладой Польшицы.*  
Апрац. М. Падраза-Квяткоўская

### **Навуковыя працы**

Ю. Байда *Маладая Польшица*

М. Главіньскі *Младапольскі раман. Даследаванне гістарычнай  
паэтыкі*

А. Хутнікевіч *Маладая Польшица*

Е. Квяткоўскі *У асноў лірыкі Леапольда Страфа*

С. Ліхэньскі *«Сяляне» Уладыслава Станіслава Рэйманта*

А. Макавецкі *Маладая Польшица*

М. Падраза-Квяткоўская *Сімвалізм і сімволіка ў паэзіі. Тэорыя  
і практика*

Р. Вэнгжэнняк *Вакол «Вяселля» Станіслава Выспяньскага*

Е. Пашак *Жаромскі*

### **АСНОЎНЫЯ ПАТРАБАВАННІ ДА ПАДРЫХТОЎКІ ВУЧНЯЎ Х КЛАСА**

Пасля заканчэння Х класа вучні павінны:

в е д а ц ь:

• літаратурныя творы, якія ўваходзяць у канон абавязковай  
мастацкай літаратуры, а таксама творы, якія прачытаны самастойна  
і падчас урокай;

• храналагічную паслядоўнасць і межы эпох развіцця літара-  
туры ў суадносінах з фактамі гісторыі і грамадскім жыццём;

• кампазіцыйныя адзінкі: матыў, галоўны матыў, топіка, падзея,  
эпізод, тэма, галоўная сюжэтная лінія, пабочная сюжэтная лінія,  
сюжэт, дзеянне, літаратурны персанаж (непасрэдная і апасродкава-  
ная харектарыстыка), герой (індывідуальны і калектыўны), час  
апавядання і час падзеі, месца падзеі, простора ў творы, кампазі-  
цыйная дамінанта;

• формы апавядання: апавяданне і апісанне, апавяданне ад імя  
першай і трэцяй асобы, адкрытае і закрытая формы;

• кантэксты: біяграфічны, гістарычны, жанравы, культурны;

• арыгінальныя ідэйныя і мастацкія рысы твора;

• яўнія і скрытыя памкненні аўтара;

- прынцыпы младапольскай, рэалістычнай і авангардысцкай эстэтыкі;
- значэнне паняццяў: эпоха, літаратурны напрамак, перыядызація, стыль, літаратурны род і жанр;
- асноўныя паняцці паэтыкі літаратурнага твора;
- літаратурныя і фальклорныя жанры: легенда, песня, гімн, трагедыя, камедыя, драма, эпас (эпапея), раман, навела, апавяданне, дзённік, комікс, любоўны верш, байка, казка, фрашка, балада, прыказка, загадка, анекдот;

#### у м е ц ь:

- распазнаваць лексічны ўзровень твора: слова, сіонім, антонім, неалагізм, архаізм, запазычанне, гутарковая і рэгіянальная лексіка, здробненне, павелічэнне, вульгарызм;
- распазнаваць узровень значэнняў твора: метафара, эпітэт, параўнанне, увасабленне (персаніфікацыя), парадокс, галоўная думка, адступленне, мараль, гіпербала (перабольшванне), памяншэнне, эўфемізм (змякчэнне), алегорыя, сімвал, іронія;
- аналізаваць кампазіцыю твора: назва, прысвячэнне, эпіграф, пралог, уступ, заканчэнне, раздзел, абзац, радок, страфа, акт, сцэна, рэмарка, эпілог, заўвага, змест, бібліографія;
- вызначаць літаратурныя жанры як элементы гісторыка-літаратурнага працэсу;
  - разумець значэнні паняццяў: літаратурны напрамак (пазітывізм, Маладая Польшча), традыцыя (пазітыўісцкая, младапольская), гістарычна-літаратурны працэс, эпоха, паслядоўнасць эпох;
  - вылучаць жанравыя прыметы: балада, раманс, паэма, апавяданне, раман, нарыс, фельетон;
  - распазнаваць і паясняць умоўнасць мастацкага свету літаратурнага твора, спосабы ўзнаўлення і пераўтварэння рэчаінасці: рэалізм, фантастыка, гратэск, абсурд, паэтыка сну;
  - выяўляць значэнне і агульны сэнс тэксту; разумець тлумачэнні, каменціраваць твор такім чынам, каб дапоўніць яго аналіз;
  - інтэрпрэтаваць проблемны змест твора; інтэрпрэтаваць і ацэньваць мастацкія асаблівасці і маральныя каштоўнасці, прадстаўленыя ў творы;
  - распазнаваць эстэтычныя (трагізм, камізм, гратэск, іронія, прафас, насмешка) і маральныя (дабро і зло, вернасць і здрада, адвага і баязлівасць) катэгорыі;

- выяўляць сувязі прачытаных твораў з гісторыяй развіцця Польшчы і спецыфікай жыцця народа;
- абагульняць набытыя веды, у тым ліку літаратурныя творы; злучаць сабраную інфармацыю ў праблемнае і лагічнае цэлае.

## **XI КЛАС**

### **35 гадзін**

#### **МІЖВАЕННАЕ ДВАЦЦАЦІГОДДЗЕ**

Літаратура міжваеннага дваццацігоддзя (1918—1939) вызначана межамі трагічных падзеяў дзвюх сусветных войнаў. Гісторычны і грамадскі фон развіцця літаратуры: утварэнне польскай дзяржаўнасці пасля 123 гадоў няволі ў перыяд падзелу краіны; рэвалюцыі і таталітарныя рэжымы ў Еўропе; пагроза незалежнасці. Этнічная і культурная разнастайнасць у міжваеннай Польшчы. Польская літаратура ў адносінах да незалежнасці. Новая канцэнтрацыя свету і героя. Радасць і аптымізм («Выбух Польшчы»). Разнастайныя філософскія (Анры Бергсон, Карл Маркс) і псіхалагічныя (псіхааналіз Зігмунта Фрэйда, біхевіярызм Джона Уотсана) інспірацыі.

Развіццё паэзіі. Найбольш важныя паэтычныя групы: «Скамандр», «Авангардызм», рэвалюцыйная паэзія. Традыцыя і наватарства ў паэзіі «Скамандра» (Ян Лехань, Яраслаў Іашкевіч, Антоній Сланімскі, Юльян Тувім, Казімеж Вяжынські), Кракаўскі Авангардызм у 20-я гг.: Тадэвуш Пайпер, Юльян Пшыбась і Другі Авангардызм у 30-я гг.: Юзаф Чаховіч, Чэслаў Мілаш. Рэвалюцыйная паэзія (Уладыслаў Бранеўскі) і лірыка асабістых перажыванняў (Марыя Паўлікоўская-Яснажэўская). Бачанне незалежнай Польшчы і сучасная праблематыка ў паэзіі.

Ідэйна-тэматычныя змены ў прозе 20-х гг.: Стэфан Жаромскі «Пярэдадне вясны». Літаратура 30-х гг. Ідэйна-мастацкая змены, узмацненне катастрафічных тэндэнций. Проза рэалістычнага напрамку: Марыя Дамброўская «Ночы і дні», Зоф'я Налкоўская «Мяжса». Гродзенская праблематыка ў творчасці Налкоўскай («Сцены свету», *дзённік*). Апавяданні Яраслава Іашкевіча, гуманістычныя тэндэнцыі. Праблема выхавання дзяцей: Януш Корчак «Моські, Ёські і Срулі», М. Дамброўская «Марцін Казера». Вяртанне да гіс-

тарычнай праблематыкі: Я. Івашкевіч «Чырвоныя іччыты». Авангардысцкая проза і творчасць Бруна Шульца, Вітальда Гамбровіча. Драма ў міжваеннай літаратуры; катастрафічныя тэндэнцыі ў драме Станіслава Ігнацыя Віткевіча (Віткацыя) «Шаўцы».

## АБАВЯЗКОВАЯ МАСТАЦКАЯ ЛІТАРАТУРА

### Паэзія

Юльян Тувім *Танцуучы Сакрат*

*Навука*

*Бульбіны*

*Польскія кветкі.* Частка I, раздзел I [урывкі]

- пач.: *Вясновыя букеты...* да: *Маўчун суроўы — бо стварае...* (с. 7—8)
- пач.: *Хмары над намі распалі ў месяц...* да: *А справядлівасць — справядлівасць...* (с. 105—106)

Ян Лехань *Кармазінавая паэма* [урывак з Махнацкага]

[Пытаеш, што ў майм жыщі галоўнай рэччу з усяго...] [з тома *Сярэбранае і чорнае*]

Марыя Паўлікоўская-Яснажэўская *Тэлефон*

*Слёзы*

Баляслай Лесьмян *Салдат*

*Задуменнасць [У малінавым хмызніку]*

*Жабрачая балада [з цыкла Балады]*

Юзаф Чаховіч *Змяненні*

*Восенню*

Канстанты Ільдэфанс Галчынські *Прывітанне, Мадонна*

*Фартэпіянны канцэрт*

*Доўга я блукаў і шукаў*

### Проза

Стэфан Жаромскі *Пярэдадне вясны* [урывак] [Ч. III, дыскусія Гаёўца і Цэзарыя Барыкі]

Зоф'я Налкоўская *Мяжса* [урывкі]

*Сцены свету* [урывак]

*Дзённік* [урывак, які датычыць праўывання пісьменніцы ў Гроднене]

Марыя Дамброўская *Марцін Казера*  
Ночы і дні [урывак]  
Дзённікі [урывукі]  
Яраслаў Іашкевіч *Беразняк* [урывак]  
Чырвоныя шчыты [урывак]  
Януш Корчак *Моські, Ёські і Срулі* [урывак]  
Бруна Шульц *Карычныя крамы* [урывак]  
Вітальд Гамбровіч *Фердыдурке* [урывак]

### Драма

Станіслаў Ігнацый Віткевіч *Шаўцы* [урывукі]

### ЛІТАРАТУРА АД ДРУГОЙ СУСВЕТНАЙ ВАЙНЫ ДА ПАЧАТКУ ХХІ СТАГОДДЗЯ (СУЧАСНАСЦІ)

Літаратурнае жыццё ў Польшчы падчас другой сусветнай вайны; страты польскай культуры. Літаратура і мастацтва ў адносінах да трагічных выпрабаванняў другой сусветнай вайны (Кшыштаф Каміль Бачыньскі, Тадэвуш Ружэвіч, Яраслаў Іашкевіч, Лявон Кручкоўскі, Міран Белашэўскі); лагерная праблематыка ў мемуарнай творчасці і дзённіках (Севярына Шмаглеўская, Зоф'я Налкоўская, Марыя Дамброўская), у мастацкай і дакументальнай прозе (З. Налкоўская «Медальёны», Тадэвуш Бароўскі, Зоф'я Посмыш); тэма знішчэння яўрэяў: Адольф Рудніцкі «Вялікдзень», Ханна Краль «Паспець перад Госпадам Богам», Юльян Стрыйкоўскі, Генрык Грынберг); літаратура аб драматычным вопыце жыцця ў лагерах і ссылцы ў Сібір (Густаў Херлінг-Грудзіньскі «Іншы свет», Юзаф Чапскі «Старабельская успаміны»).

Традыцыя і наватарства ў польскай паэзіі (Яраслаў Іашкевіч, Уладыслаў Бранеўскі, Ян Твардоўскі); творчасць паэтаў пакалення «Вспулчэнасці» (Збігнеў Херберт, Міран Белашэўскі, Станіслаў Грахавяк); творчасць пакалення «Новай Хвалі» (Станіслаў Бараньчак, Адам Загаёўскі, Эва Ліпская); паэзія лаўрэатаў Нобелеўскай прэмii (Чэслаў Мілаш, Віслава Шымборская).

Змяненні ў гістарычным рамане (Ежы Анджэеўскі, Тэадор Парніцкі); свет і герой у прозе 60—70-х гг. (Тадэвуш Канвіцкі); вясковая плынъ (Тадэвуш Новак, Веслаў Мысліўскі); ускрайны і памежжа: успаміны дзяцінства і маладосці (Збігнеў Жакевіч, Аляксандэр

Юрэвіч); развіццё і змяненні фантастыкі (Станіслаў Лем). Рэалістичная (Ляўон Кручкоўскі) і гратэскавая (Тадэвуш Ружэвіч, Вітальд Гамбровіч, Славамір Мрожак) драма.

## АБАВЯЗКОВАЯ МАСТАЦКАЯ ЛІТАРАТУРА

### Паэзія

Яраслаў Івашкевіч *Карта надвор'я*

*Уранія*

Уладыслаў Бранеўскі *Прымкнуць штыкі*

*Балады і рамансы*

*У захапленні і жудасці*

Чэслаў Мілаш *Campo di Fiori*

*Той, які пакрыўдзіў*

*Закляцце*

*Дар*

*Удзельнік*

*Прадмова*

*Мая верная мова*

*Асобны сшытак [урывак]*

*Яничэ адна супярэчнасць*

Ян Твардоўскі *Скарга на прозвішча*

*У небе*

*Парамі*

Кышыстаф Каміль Бачынскі Элегія аб... (польскім хлотцы)

*Пакаленне*

*Белая магія*

*Позірк*

*Уздых*

Тадэвуш Ружэвіч *Выратаваны*

*Дыфірамб у гонар цешчы*

*Правы і абавязкі*

*Нарыс да сучаснага любоўнага верша*

*Бэз*

Юлія Хартвіг *Ёсць і гэтым*

*Люблінская элегія*

*Стай*

Міран Белашэўскі *Падлога, благаславі*  
*Апраўданне творчасці*  
*Шэрыйя кардыналы захаплення*  
*Ачапіца*  
*Выманне*  
*Адкуль столькі радасці*  
Віслава Шымборская *Нічога двойчы*  
*Радасць напісання*  
*Псалом*  
*Цыбуля*  
*Дзве малты Бругля*  
*Вакзал*  
*Каханне з першага позірку*  
*Некаторыя любяць паэзію*  
*Канец і пачатак*  
Збігнёў Херберт *Аб дзвюх нагах Пана Кагіта*  
*Пасланне Пана Кагіта*  
*Пан Кагіта пра цнатлівасць*  
*Пан Кагіта глядзіць у лосстра на свой твар*  
*Кніга*  
Станіслаў Грахавяк *Чыстыя*  
*Разглядванне рук*  
*Пылаючая жырафа*  
Рышард Крыніцкі *Язык — гэта дзікае мяса*  
Эва Ліпская *Мы*  
*Сямейны стол*  
Станіслаў Бараньчак *Натоўп, які прыгнятае і тлумачыць*  
*Дыхта, фанера, кардон, кастрычная пліта*  
*Зазірнем праўдзе ў вочы*  
*Паштоўка з гэтага свету*

### Проза

Зоф'я Налкоўская *Прафесар Спанер*  
*Дарослыя і дзеци ў Асвенцыме*  
Яраслаў Іашкевіч *Ikar*  
Ежы Анджэўскі *Брамы раю [урывак]*  
Юльян Стрыйкоўскі *Карчма [урывак]*

Густаў Херлінг-Грудзіньскі *Іншы свет* [урывак]  
*Мост*  
Станіслаў Лем *Лакальнае бачанне* [урывак]  
Тадэвуш Бароўскі *Развітанне з Марыяй* [урывак]  
Міран Белашэўскі *Дзённік варшаўскага паўстання* [урывак]  
Тадэвуш Канвіцкі *Дзірка ў небе* [урывак]  
*Каляндар і пясочны гадзіннік* [урывак]  
*Малы апакаліпсіс* [урывак]  
Славамір Мрожак *На гарадской заставе*  
Тадэвуш Новак *А як карапёлём, а як катам будзеши* [урывак]  
Веслаў Мысліўскі *Камень на камяні* [урывак]  
Збігнеў Жакевіч *Воўчыя лугі* [урывак]  
Генрык Грынберг *Яўрэйская вайна* [урывак]  
Аляксандар Юрэвіч *Ліда* [урывак]

### Драма

Лявон Кручкоўскі *Немцы* [урывак]  
Вітальд Гамбровіч *Дзённік* [урывак]  
*Шлюб* [Дзеянне, акт III, урывак]  
Тадэвуш Ружэвіч *Картатэка* [урывак]  
Славамір Мрожак *Танга* [урывак]

ДАПАМОЖНІКІ ДЛЯ НАСТАЎНІКАЎ

### Міжваенннае дваццацігоддзе

#### Антalogіі

*Антalogія польскай драмы 1918—1978 гг.* Т. 1—2, выбар С. В. Баліцкі, апрац. С. В. Баліцкі і С. Марчак-Аборскі

*Антalogія польскай навэлы 1918—1978 гг.* Т. 1—2, выбар і прадмова І. Кайтах і Э. Сабелянка

*Антalogія польскага футурызму і Новага Мастацтва.* Апрац. З. Ярасінскі, выбар і падрыхтоўка тэкстаў Х. Заворская  
*Панарама польскай літаратуры XX стагоддзя.* Т. 1—2: Паэзія. Выбар і апрац. К. Дэдэцыус

*Польская паэзія міжваеннага перыяду.* Анталогія. Т. 1—2. Выбар і прадмова М. Главінскі і Я. Славінскі.

## **Навуковыя працы**

Е. Фішоўскі *Рэгіёны вялікай ерасі і аколіцы. Бруна Шульц і яго міфалогія*

А. Хутнікевіч *Ад чыстай формы да літаратуры факта. Галоўныя тэорыі і літаратурныя праграмы дваццатага стагоддзя*

Е. Яжэмбскі *Гамбровіч*

Е. Яжэмбскі *Шульц*

Е. Квяткоўскі *Літаратура дваццацігоддзя*

*Польская літаратура 1918—1975 гг.* Т. 1: 1918—1932. Т. 2: 1933—1944. Пад рэд. А. Бродскай, Х. Заворскай і С. Жулкеўскага  
П. Лапушаньскі *Лесьмян*

*Паэты міжваеннага дваццацігоддзя. Постаці.* Т. 1—2. Пад рэд.

I. Мацееўскай

*Празаікі міжваеннага дваццацігоддзя. Постаці.* Пад рэд. Б. Фарона

М. Урбанэк *Тувім*

А. Завада *Літаратурнае дваццацігоддзе*

## **Інтэрпрэтацыі**

*Польская драма. Інтэрпрэтацыі.* Частка I: З XVI ст. да Маладой Польшчы, Частка II: Пасля 1918 г. Пад рэд. Ю. Цяховіча і З. Майхроўскага

*Польская лірыка. Інтэрпрэтацыі.* Пад рэд. Я. Пракопа і Я. Славінскага

*Навела, апавяданне, гавэнда. Інтэрпрэтацыі.* Пад рэд. К. Барташынскага і іншых

## **Слоўнікі**

*Слоўнік польской літаратуры XX стагоддзя.* Пад рэд. А. Бродскай, М. Пухальскай і іншых

## **Літаратура ад другой сусветнай вайны да пачатку XXI стагоддзя (сучаснасці)**

### **Анталогіі**

*Анталогія польской драмы 1918—1978 гг.* Т. 1—2. Выбар С. В. Баліцкі, апрац. С. В. Баліцкі і С. Марчак-Аборскі

*Анталогія польской навэлы 1918—1978 гг.* Т. 1—2. Выбар і прадмова І. Кайтах і Э. Сабелянкі

*У вас ёсьць свае паэты. Польская лірыка, народжанская пасля 1960 г.*  
Хрэстаматыя. Рэд. П. Дунін-Вансовіч, Я. Кляйноўскі, К. Варга

*Панарама польской літаратуры XX стагоддзя.* Т. 1—2: Паэзія.  
Выбар і апрац. К. Дэдэцыус

### **Навуковыя працы**

- С. Бальбус *Свет з усіх старонак свету. Пра Віславу Шымборскуюю*  
У. Балецкі «Іншы свет» Густава Херлінга-Грудзінскага  
С. Буркат *Польская літаратура ў 1939—1989 гадах*  
Я. Блоньскі *Усе п'есы Славаміра Мрожсака*  
Б. Хжанстоўская *Вершы Чэслава Мілаша*  
П. Чаплінскі, П. Слівінскі *Польская літаратура 1976—1998 гг.*

*Даведнік па прозе і паэзі*

- Е. Квяткоўскі *Магія паэзіі (Аб польскіх паэтах XX стагоддзя)*.  
Выбар М. Падраза-Квяткоўская і А. Лэбкоўская, пасляслоўе М. Стала
  - Лем у вачах сусветнай крытыкі. Выбар і апрац. Е. Яжэмскі
  - Польская літаратура ў адносінах да вайны і акупацыі. Літаратурная даследаванні. Рэд. М. Главінскі, Я. Славінскі
  - З. Кужова «Крэсавыя» элементы ў мове пасляваеннага рамана
  - Я. Лукасевіч *Херберт*
  - Я. Лукасевіч *Паэзія Збігнева Херберта*
  - Е. Свенх *Паэзія Кішыштафа Бачынскага*
  - А. Завада *Літаратура па ўвечча 1939—1989 гг.*
  - А. Завада *Мілаш*

### **Інтэрпрэтацыі**

*Польская драма. Інтэрпрэтацыі.* Частка II: Пасля 1918 г. Пад рэд. Ю. Цяховіча і З. Майхроўскага, прадмова і пасляслоўе Д. Ратайчак

*Польская лірыка. Інтэрпрэтацыі.* Пад рэд. Я. Пракопа і Я. Славінскага

*Навела, апавяданне, гавэнда. Інтэрпрэтацыі.* Пад рэд. К. Барташынскага і іншых

### **Слоўнікі**

*Польская літаратура XX стагоддзя.* Энцыклапедычны даведнік, т. 1—2, пад рэд. А. Хутнікевіча і А. Ляма

*Малы слоўнік польскіх пісьменнікаў на чужынне 1939—1980 гг.*  
Пад рэд. Б. Клімашэўскага

*Partas bis. Слоўнік польской літаратуры, народжсанай пасля 1960 года.* Апрац. П. Дунін-Вансовіч і К. Варга

*Сучасныя польскія пісьменнікі і даследчыкі літаратуры.* Бібліяграфічны слоўнік. Апрац. калектыв пад рэд. Я. Чахоўскай і А. Шалаган

*Слоўнік польскай літаратуры XX стагоддзя.* Пад рэд. А. Бродскай, М. Пухальскай і іншых.

АСНОЎНЯ ПАТРАБАВАННІ  
ДА ПАДРЫХТОЎКІ ВУЧНЯЎ XI КЛАСА

Пасля заканчэння XI класа вучні павінны:

в е д а ц ь:

• літаратурныя творы, якія ўваходзяць у канон абавязковай масцацкай літаратуры, а таксама творы, якія прачытаны самастойна і падчас урокаў;

• храналагічную паслядоўнасць і межы літаратурных эпох і напрамкаў, роды і жанры, прадстаўленыя ў праграме навучання, і іх характэрныя рысы;

• сувязі літаратуры з гісторыяй, публіцыстыкай, жывапісам, кіно, тэатрам, папулярнай культурай;

• традыцыі і шляхі развіцця польскай літаратуры мінульых эпох і ХХ ст. у суадносінах з гістарычнымі падзеямі і спецыфікай жыцця народа;

у м е ц ь:

• адрозніваць паняцці «спадчына» і «традыцыя»; разумець значэнне традыцыі;

• распазнаваць каштоўнасці, якія харектарызуюць розныя эпохі;

• аналізаваць тэксты з розным узроўнем складанасці: успрымаць метафорычныя значэнні, вылучаць літаратурныя алізіі, топасы, сімвалы культуры;

• выяўляць разнастайнасць ідэйных, маральных, мастацкіх матываў, якія выводзяцца з традыцыі розных літаратурных эпох;

• разумець эвалюцыю культурных з'яў, умоўнасць перыядызацыі, гістарычную зменлівасць стыляў, літаратурных напрамкаў;

• успрымаць значэнні аўтарскіх адступленняў, галоўнай думкі твора, маралізаторскай канцоўкі, іроніі;

• адрозніваць звычайнае пытанне ад рытарычнага, апастрофу ад звароту;

• распазнаваць жанравую, архаічную, гутарковую стылізацыю;

• разумець умоўнасць культурных з'яў;

• ацэньваць прачытаныя творы, спрабаваць аргументаваць уласную думку.

Д а д а т а к 1

**РЭКАМЕНДАЦЫЙНЫ СПІС ТВОРАЎ  
ДЛЯ ЗАВУЧВАННЯ НА ПАМЯЦЬ У II—IV КЛАСАХ**

**MARIA KONOPNICKA**

**JESIENIĄ**

Jesienią, jesienią  
Sady się rumienią,  
Czerwone jabłuszka  
Pomiędzy zielenią.

Czerwone jabłuszka,  
Złociste gruszczki  
Świecą się jak gwiazdy  
Pomiędzy listeczki.

Pójdę, ja się pójdę  
Poklonić jabłoni,  
Może mi jabłuszko  
W czapeczkę uroni!

Pójdę ja do gruszy,  
Nastawię fartuszka,  
Może w niego spadnie  
Jaka śliczna gruszka!

Jesienią, jesienią  
Sady się rumienią,  
Czerwone jabłuszka  
Pomiędzy zielenią.

## ZŁA ZIMA

Hu! hu! ha! Nasza zima zła!  
Szczypie w nosy, szczypie w uszy,  
Mroźnym śniegiem w oczy prószy,  
Wichrem w polu gna!  
Nasza zima zła!

Hu! hu! ha! Nasza zima zła!  
Płachta na niej dłuża, biała,  
W ręku gałąz oszroniała,  
A na plecach drwa...  
Nasza zima zła!

Hu! hu! ha! Nasza zima zła!  
A my jej się nie boimy,  
Dalej śnieżkiem w plecy zimy,  
Niech pamiątkę ma!  
Nasza zima zła!

## TĘCZA

A kto ciebie, śliczna tęczo,  
Siedmiobarwny pasie,  
Wymalował na tej chmurze  
Jakby na atlasie?

— Słoneczko mnie malowało  
Po deszczu, po burzy;  
Pożyczyło sobie farby  
Od tej polnej róży.

Pożyczyło sobie farby  
Od kwiatów z ogroda;  
Malowało tęczę — na znak,  
Że będzie pogoda!

## NASZ ŚWIAT

I miasto, i wioska  
To jeden nasz świat!  
I wszędzie, dziecięcino,  
Twa siostra, twój brat.

I wszędzie, dziecięcino,  
Wśród lasów, wśród pól,  
Jak ty czuję radość,  
Jak ty czuję ból.

---

## IRENA SUCHORZEWSKA

### W MARCU

Raz śnieg pada,  
a raz deszczysty.  
Na jeziorze  
lód już trzeszczy.

Błękit nieba  
lisni w kałuży,  
bałwan w słońcu  
oczy mruży.

— Koniec zimy.  
Przerwa.  
Dzwonek.  
— To nie dzwonek,  
to skowronek.

### BOCIANY

Klekce bocian bocianowej  
W Afryce nad rzeką:  
— Czas się zbierać do podróży,  
Do Polski daleko!

Kiwa głową bocianowa  
Brodząc w ciepłej rzece:  
— Bardzo chętnie już, mój mężu,  
Do domu poleczę!

Tu mi jakoś za gorąco,  
Duszno, słońce męczy.  
Nigdy nie ma niepogody,  
Deszczu, chmur i tęczy!

Tam nas czeka chłodna łąka,  
Czekają topole,  
Złote jaskry i kaczeńce...  
No i dzieci w szkole.

---

### JAN BRZECHWA

#### WIOSENNE PORZĄDKI

Wiosna w kwietniu zbudziła się z rana,  
Wyszła, wprawdzie troszeczkę zaspana,  
Lecz zajrzała we wszystkie zakątki:  
— Zaczynamy wiosenne porządki.

Skoczył wietrzyk zamaszyście,  
poodkurzał mchy i liście.  
Z bocznych dróżek, z polnych ścieżek  
Powymiatał brudny śnieżek.

Krasnoludki wiadra niosą,  
Myją ziemię ranną rosą.  
Chmury, płynąc po błękitie,  
Urządzili wielkie mycie,

A obłoki miękką szmatką  
Polerują słońce gładko,  
Aż się dziwią wszystkie dzieci,  
Że tak w niebie ładnie świeci.

Bocian w góre poszybował,  
Tęczę barwnie umalował,  
A żurawie i skowronki  
Posypały kwieciem łąki,  
Posypały klomby, grządkи,  
I skończyły się porządki.

## WŁADYSŁAW BRONIEWSKI

### PIERWIOSNEK

Jeszcze w polu tyle śniegu,  
Jeszcze strumyk lodem ścięty,  
A pierwiosnek już na brzegu  
Wyrósł śliczny, uśmiechnięty.

Witaj, witaj, kwiatku biały,  
Główkę swoją zwróć do słonka,  
Już bociany przyleciały,  
W niebie słychać śpiew skowronka.

Stare wierzby nachyliły  
Miękkie bazie ponad kwiatkiem:  
— Gdzie jest wiosna? Powiedz, miły,  
Czyś nie widział jej przypadkiem?

Lecz on widać milczeć wolał.  
O czym myślał — który to zgadnie?  
Spojrzał w niebo, spojrzał w pola,  
Szepnął cicho: — Jak tu ładnie...

### LIŚCIE

Klon ma złote liście,  
świecą się ogniste,/  
jesion zaś brązowe,  
zgubił ich połowę.

Dęby się czerwienią  
pół na pół z zielenią,  
olcha żółtosiwa,  
wiatr jej liście zrywa.

Miesza je z innymi,  
pędzi het, po ziemi,  
z najładniejszych liści  
cały las oczyści.

## JULIAN TUWIM

### WARZYWA

Położyła kucharka na stole:  
kartofle,  
buraki,  
marchewkę,  
fasolę,  
kapustę,  
pietruszkę,  
selery  
i groch.

Och!  
Zaczęły się kłótnie,  
kłócą się okrutnie:  
któ z nich większy,  
a kto mniejszy,  
któ ładniejszy,  
któ zgrabniejszy:  
kartofle?  
buraki?  
marchewka?  
fasola?  
kapusta?  
pietruszka?  
selery  
czy groch?

Ach!  
Nakrzyczały się, że strach!  
Wzięła kucharka,  
nożem ciach!  
Pokrajała, posiekała:  
kartofle,  
buraki,  
marchewkę,  
fasolę,

kapuste,  
pietruszkę,  
selery  
i groch —  
i do garnka!

### **WSZYSCY DLA WSZYSTKICH**

Murarz domy buduje,  
Krawiec szyje ubrania,  
Ale gdzieżby co uszył,  
Gdyby nie miał mieszkania?

A i murarz by przecie  
Na robotę nie ruszył,  
Gdyby krawiec mu spodni  
I fartucha nie uszył.

Piekarz musi mieć buty,  
Więc do szewca iść trzeba,  
No, a gdyby nie piekarz,  
To by szewc nie miał chleba.

Tak dla wspólnej korzyści  
I dla dobra wspólnego  
Wszyscy muszą pracować,  
Mój maleńki kolego.

### **CUDA I DZIWY**

Spadł kiedyś w lipcu  
Śnieżek niebieski,  
szczekały ptaszki,  
ćwierkały pieski.

Fruwały krówki  
nad modrą łąką,  
śpiewało z nieba  
zielone słonko.

Gniazda na kwiatach  
wiły motylki.  
Trwało to wszystko  
może dwie chwilki.

A zobaczyłem  
ten świat uroczy,  
gdy miałem właśnie  
przymknięte oczy.

## JÓZEF CZECHOWICZ

### JESIEŃ

Szumiał las, śpiewał las,  
gubił złote liście,  
świeciło się jasne słońko  
chłodno, a złociście...

Rano mgła w pole szła,  
wiatr ją rwał i ziębił;  
opadały ciężkie grona  
kalin i jarzębin...

Każdy zmierzch moczył deszcz,  
płakał, drżała na szybkach...  
I tak ładnie mówił tatuś:  
— Jesień gra na skrzypkach...

### PADA ŚNIEG

Pada śnieg, prószy śnieg,  
wszędzie go nawiało.  
Dachy są już białe.  
Na ulicach biało.

Strojne w biel, w srebrny puch,  
latarnie się wdzięczą.  
Dziń-dziń-dziń-dziń —  
dzwonki sanek brzęczą.

Pada śnieg, prószy śnieg,  
bielutki jak mleko.  
W sklepach gwar, w sklepach ruch:  
— Gwiazdka niedaleko.

Jeszcze dzień, jeszcze dwa,  
chłopcy i dziewczynki!  
Będą stać niby las  
na rynku choinki...

## **TADEUSZ KUBIAK**

### **WIECZÓR WIGILIJNY**

Biały obrus lśni na stole,  
pod obrusem siano.  
Płoną świeczki na choince,  
co tu przyszła na noc.

Na talerzu kluski z makiem,  
karp jak księżyc srebrny.  
Zasiedają wokół stołu  
dziadek z babcią, krewni.

Już się z sobą podzielili  
opłatkiem rodzice.  
Już złożyli wszyscy wszystkim  
moc serdecznych życzeń.

Kiedy mama się dzieliła  
ze mną tym opłatkiem,  
miała w oczach łzy, widziałem,  
otarła ukradkiem.

Nie wiem, co też mama chciała  
szepnąć mi do ucha:  
bym na drzewach nie darł spodni,  
pani w szkole słuchał...

Nie dojrzałych jabłek nie jadł,  
butów też nie brudził...  
Nagla słyszę, mama szepce:  
— Bądź dobry dla ludzi.

### **IDZIE SIWY MRÓZ**

Idzie siwy mróz po lesie,  
wielki wór podarków niesie:  
dla niedźwiedzia — miodu dzbanek,  
dla sarenek — pęk skakanek,

dla zająca — nauszniki,  
dla sikorek — dwa karmniki,  
dla wiewiórek — orzechów skrzynkę,  
a dla dzieci — śliczną choinkę.

### DZIEŃ DOBRY, SZKOŁO!

Żegnajcie, lasy zielone,  
żegnajcie, rzeki błękitne.  
Już wrzesień idzie przez łąki  
i wrzosem liliowo kwitnie.

Żegnajcie, letnie przygody,  
czas już powracać do domu.  
Złocą, czerwienią się liście  
dębów, jesionów i klonów.

Witaj nam, szkoło radosna,  
grająca dzwonkiem co rano!  
Dzień dobry, szkoło wesoła.  
Lesie i łąko, dobranoc.

### JA JESTEM KSIĄŻKA

Ja jestem książka,  
twój przyjaciel szczery.  
Na moich kartkach  
rysunki, litery.  
Na tych rysunkach  
ptaki, pola, rzeki,  
kwiaty przed domem  
i księżyc daleki.  
Ja jestem książka,  
twój przyjaciel mądry.  
Ja cię prowadzę  
przez morza i lądy.  
Wędruję z tobą  
w świat nad brzegu Wisły.  
Uczę cię kochać  
Polskę, dom ojczysty.

## **DOROTA GELLNER**

### **PREZENT DLA MIKOŁAJA**

Ja się tak bardzo,  
bardzo postaram  
i zrobię prezent  
dla Mikołaja.

Zrobię mu szalik  
piękny i nowy,  
żeby go nosił  
w noce zimowe  
i żeby nie zmarzł  
w szyję i w uszy,  
gdy z białej chmury  
śnieg zacznie prószyć.

Niech się ucieczy Mikołaj Święty —  
tak rzadko ktoś mu daje prezenty!

---

## **EWA SZELBURG-ZAREMBINA**

### **WIOSNA IDZIE!**

Przyleciały skowroneczki  
z radosna nowiną,  
zaśpiewały, zawałały  
ponad oziminą:  
— Idzie wiosna! Wiosna idzie!  
Śniegi w polu giną!

Przyleciały bocianiska  
w bielutkich kapotach,  
klekotały, ogłaszały  
na wysokich płotach:  
— Idzie wiosna! Wiosna idzie  
po łąkowych błotach.

Przyleciały jaskóleczki  
kołem kołujące,  
figlowały, świergotały  
radośnie krzyczące:  
— Idzie wiosna! Wiosna idzie!  
Prowadzi ją słońce.

---

## **WŁADYSŁAW BEŁZA**

### **KTO TY JESTEŚ?**

- Kto ty jesteś?
  - Polak mały.
  - Jaki znak twój?
  - Orzeł Biały.
  - Gdzie ty mieszkasz?
  - Między swymi.
  - W jakim kraju?
  - W polskiej ziemi.
  - Czym twa ziemia?
  - Mą Ojczyzną.
  - Czym zdobyta?
  - Krwią i blizną.
  - Czy ją kochasz?
  - Kocham szczerze.
  - A w co wierzysz?
  - W Polskę wierzę.
- 

## **CZESŁAW JANCZARSKI**

### **NASZA MAMA**

...Kto się o nas tak troszczy,  
Najczulej patrzy na nas?  
Kto od złych przygód strzeże?  
Nasza kochana mama!

Uczyła pierwszych kroków,  
pierwszych słów nas uczyła,  
każdą łzę nam otarła,  
mamusia nasza miła.

Jak ci się odwdzięczymy  
za wszystko, droga mamo?  
Będziemy się starali  
kochać cię tak samo.

---

## MIECZYSŁAWA BUCZKÓWNA

### ZNAKI WIOSNY

Dmuchnął ciepły wiatr od łąki,  
już na gruszy pierwsze pąki!

Na jabłonce skrzeczy kawka:  
— Tam pod płotem wzeszła trawka!

A na grządce, czy nie słyszysz?  
Żółte kiełki — to irysy!

— Słyszę — wróbel jej odwrzaśnie —  
Pierwszy fiołek zakwiął właśnie!

Strzyżyk z gniazda się wychyla!  
— Ja widziałem już motyla!

Wszędzie szczebiot, szum wesoły.  
W ulu się zbudziły pszczoły.

Jaki ruch i gwar w ogródku!  
Witaj, wiosno, żegnaj smutku!

## Д а д а т а к 2

### ПЕРАЛІК АЎДЫЯВІЗУАЛЬНЫХ МАТЭРЫЯЛАЎ

#### Wykaz materiałów audiowizualnych

##### **JAN MATEJKO**

Stańczyk (Stańczyk w czasie balu na dworze królowej Bony gdy wieść przychodzi o utracie Smoleńska)

Kazanie Skargi

Polonia — Rok 1863

Rejtan — Upadek Polski

Unia Lubelska

Stefan Batory pod Pskowem

Astronom Kopernik, czyli rozmowa z Bogiem

Zawieszenie dzwonu Zygmunta

Bitwa pod Grunwaldem

Hołd pruski

Jan III Sobieski pod Wiedniem

Wernyhora

Joanna d'Arc

Założenie Akademii Lubrańskiego w Poznaniu

Bitwa pod Racławicami

cykl Dzieje cywilizacji w Polsce

Zaprowadzenie chrześcijaństwa

Konstytucja 3 Maja 1791 r.

##### **JACEK MALCZEWSKI**

Śmierć Ellenai

Wigilia na Syberii

Melancholia

Błędne koło

Hamlet polski. Portret Aleksandra Wielopolskiego

Portret mężczyzny na tle pejzażu

##### **STANISŁAW WYSPIAŃSKI**

Chłopiec z kwiatem

Portret dziewczynki

Głowa dziewczynki

Dziewczynka gasząca świecę  
Studium dziewczynki do witraża «Polonia»  
Dwie dziewczynki  
Portret dziewczynki  
Dziewczynka w niebieskim kapeluszu  
Głowa dziewczynki  
Portret dziewczynki z fiołkami  
Studium dziewczynki opartej o poręcz krzesła  
Helenka  
Portret dziecka (Portret Mietka)  
Portret dziewczynki

### **WŁADYSŁAW PODKOWIŃSKI**

Strumień między drzewami  
Pejzaż ze stogiem  
Krajobraz z Wilczyc  
Krajobraz z Sobótki  
Psiarczyk  
Portret Feliksa Jasieńskiego  
Dziewczynka w kapeluszu z kwiatami  
Dziewczynka z obręczą  
Jezioro w parku  
Zakątek (Bróg)  
Pejzaż (W ogrodzie)  
Szał uniesień  
Rozmowa  
Marsz żałobny Chopina

### **ALEKSANDER GIERYMSKI**

Żydówka z cytrynami  
W altanie  
Powiśle  
Piaskarze  
Wieczór nad Sekwaną  
Trumna chłopska  
Chłopiec niosący snop  
Jezioro o zachodzie słońca  
Pinie przy Villa Borghese  
Morze

## **FRYDERYK FRANCISZEK CHOPIN**

### **Polonezy**

Polonez B-dur op. posth.  
Polonez g-moll op. posth.  
Polonez d-moll op. 71 nr 1  
Polonez cis-moll op. 26 nr 1  
Polonez-Fantazja As-dur op. 61

### **Mazurki**

4 Mazurki op. 6 : fis-moll, cis moll, E-dur, es-moll  
4 Mazurki op. 30 : c-moll, h-moll, Des-dur, cis-moll

Mazurek B-dur

Mazurek G-dur

### **Ronda**

Rondo c-moll op. 1  
Rondo ala Mazur F-dur op. 5  
Rondo Es-dur op. 16  
Rondo C-dur na 2 fortepiany op. 73  
Rondo C-dur op. posth.

### **Etiudy**

12 Etiud op. 10 : C-dur, a-moll, E-dur, cis-moll, Ges-dur, es-moll,  
C-dur, F-dur, f-moll, As-dur, Es-dur, c-moll

Trois Nouvelles Etudes : f-moll, As-dur, Des-dur

### **Pieśni**

«Jakież kwiaty, jakie wianki» op. posth.  
«Życzenie» op. 74 nr 1  
«Gdzie lubi» op. 74 nr 5  
«Czary» op. posth.  
«Hulanka» op. 74 nr 4  
«Precz z moich oczu» op. 74 nr 6

## **STANISŁAW MONIUSZKO**

### **Opery**

Halka  
Sen Wieszcza  
Flis  
Straszny dwór

**Ballady**

Dziad i Baba

Czaty

**Kantaty**

cztery Litanie Ostrobramskie

Milda

Nijoła

Widma

Sonety krymskie

**Pieśni**

Ojrze z niebios, Boże Panie

Dziad i baba

Pieśń wieczorna

Znaszli ten kraj

Trzech Budrysów

Świtezianka

**Filmy i spektakle**

**AWANTURA O BASIĘ** / wg powieści K. Makuszyńskiego ; reż. M. Kąniewska. — Warszawa : Nauka S. A. [nagr. 1959]. — 1 kas. wiz. (100 min) : dźw., cz. b. — (Ekranizacja Lekтур Szkolnych). — Film z 1959 r.

**BALLADY I ROMANSE** / A. Mickiewicz ; reż. A. Hanusziewicz. — Gdynia : Ag. UP Media, 1998. — 1 kas. wiz. (45 min) : dźw., kolor. — (Szkolna Wideoteka).

**CHŁOPI** / wg powieści Wł. St. Reymonta ; reż. J. Rybkowski. — Koszalin : Eko-Muza [nagr. 1973]. — 2 kas. wiz. (2 × 170 min) : dźw., kolor. — Film z 1973 r.

**DZIADY** / A. Mickiewicz ; reż. K. Swinarski. — Warszawa : ZASP, cop. 1993. — 1 kas. wiz. (191 min) : dźw., kolor. — (Lektura Szkolna). — Spektakl z Teatru Starego w Krakowie, 1983.

**EMIGRANCI** / aut. S. Mrozek ; reż. K. Kutz. — Warszawa : Telewizja Polska S. A., 2000. — 1 kas. wiz. (128 min) : dźw., kolor. — (Złota Setka Teatru Telewizji). — Spektakl z 1995 r.

**FARAON** / reż. J. Kawalerowicz. — Warszawa : Studio Filmowe Kadr ; Best Film, cop. 1999. — 1 kas. wiz. (184 min) : dźw., kolor. — (Kultowe Filmy Polskie). — Film z 1967 r.

**FERDYDURKE** / wg powieści W. Gombrowicza ; reż. J. Skolimowski. — Sopot : Neptun Home Video, cop. 1991. — 1 kas. wiz. (96 min) : dźw., kolor. — (Lektura szkolna). — Film z 1991 r.

**GRANICA** / wg powieści Z. Nakowskiej ; reż. J. Rybkowski. — Koszalin : Eko-Muza, [199-]. — 1 kas. wiz. (92 min) : dźw., kolor. — (Videoteka Filmu Polskiego). — Film z 1978 r.

**GUSTAW HERLING-GRUDZIŃSKI** : dziennik pisany pod wulkanem / reż. A. Titkow. — Warszawa : Wydaw. Nauk. PWN, 1998. — 1 kas. wiz. (57 min) : dźw., kolor. — (Wielcy Pisarze). — Film przedstawia sylwetkę pisarza i jego twórczość.

**IWONA, KSIĘŻNICZKA BURGUNDA** / aut. W. Gombrowicz ; reż. Z. Hübner. — Warszawa : Telewizja Polska S. A., 2002. — 1 kas. wiz. (112 min) : dźw., kolor. — (Złota Setka Teatru Telewizji). — Premiera w Teatrze Telewizji 24 IX 1987 r.

**KARTOTEKA** / aut. T. Różewicz ; reż. K. Kiełkowski. — Warszawa : Telewizja Polska S. A., 2000. — 1 kas. wiz. (82 min) : dźw., kolor. — (Złota Setka Teatru Telewizji).

**KRAWIEC** / aut. S. Mrożek ; reż. M. Kwieciński. — Warszawa : Telewizja Polska S. A., 2002. — 1 kas. wiz. (84 min) : dźw., kolor. — (Złota Setka Teatru Telewizji). — Premiera w Teatrze Telewizji 15 XII 1997 r.

**KRZYŻACY** / wg powieści H. Sienkiewicza ; reż. A. Ford. — Toruń : Abox, [199-]. — 1 kas. wiz. (170 min) : dźw., cz.-b. — (Klasyka Filmu Polskiego). — Film z 1960 r.

**LALKA** / wg powieści B. Prusa ; reż. W. J. Has. — Toruń : Abox, [199-]. — 1 kas. wiz. (156 min) : dźw., kolor. — Film z 1968 r.

**MORALNOŚĆ PANI DULSKIEJ** / aut. G. Zapolska ; reż. T. Zygałdo. — Warszawa : Telewizja Polska S. A., 2000. — 1 kas. wiz. (119 min) : dźw., kolor. — (Złota Setka Teatru Telewizji). — Premiera w Teatrze Telewizji — 23 marca 1992 r.

**NOCE I DNIE** / wg powieści M. Dąbrowskiej ; reż. J. Antczak. — Koszalin : Eko-Muza, [199-]. — 2 kas. wiz. (122 ; 128 min) : dźw., kolor.

**OGNIEM I MIECZEM** / na podst. powieści H. Sienkiewicza ; reż. J. Hoffman. — Warszawa : Zodiak Jerzy Hoffman, 1999. — 1 kas. wiz. (182 min) : dźw., kolor.

**PAN TADEUSZ** : (fragmenty) / wg poematu A. Mickiewicza ; inscen. A. Hanuszczewicz. — Gdynia : Ag. UP Media, 1998. — 1 kas. wiz. (45 min) : dźw., kolor.

**PAN TADEUSZ** / wg poematu A. Mickiewicza ; reż. A. Wajda. — Warszawa : Vision Film Distribution Comp., 1999. — 1 kas. wiz. (ok. 210 min) : dźw., kolor. — (Szkolna Wideoteka).

**POPIÓŁ I DIAMENT** / na podst. powieści J. Andrzejewskiego ; reż. A. Wajda. — Warszawa : Studio Filmowe Kadr, cop. 1999. — 1 kas. wiz. (97 min) : dźw., kolor. — Film z 1958 r. — (Kultowe Filmy Polskie).

**PRZEDWIOŚNIE** / na podst. powieści S. Żeromskiego ; reż. F. Bajon. — Warszawa : Telewizja Polska S. A. : Message Film, 2001. — 1 kas. wiz. (145 min) : dźw., kolor.

**QUO VADIS** / na podst. powieści H. Sienkiewicza ; reż. J. Kawalerowicz. — Warszawa : Telewizja Polska S. A. : Chronos Film, cop. 2002. — 1 kas. wiz. (184 min) : dźw., kolor. — (Kultowe Filmy Polskie).

**SYZYFOWE PRACE** / na podst. powieści S. Żeromskiego ; reż. P. Komorowski. — Warszawa : Telewizja Polska S. A., cop. 2000. — 1 kas. wiz. (100 min) : dźw., kolor.

**ŚLUBY PANIEŃSKIE** / A. Fredro ; reż. A. Łapicki. — Warszawa : ZASP, 1993. — 1 kas. wiz. (120 min) : dźw., kolor. — (Lektura Szkolna). — Spektakl Teatru Polskiego w Warszawie, real. 1986.

**TANGO** / S. Mrożek ; reż. P. Szulkin. — Warszawa : ZASP, 1993. — 1 kas. wiz. (99 min) : dźw., kolor. — (Lektura Szkolna). — Spektakl Teatru Telewizji, nagr. 1992.

**W PUSTYNI I W PUSZCZY** / na podst. powieści H. Sienkiewicza ; reż. W. Ślesicki. — Katowice : Silesia-Film, [ok. 1993]. — 1 kas. wiz. (183 min) : dźw., kolor. — Film z 1993 r.

**WESELE** / na podst. dramatu S. Wyspiańskiego ; reż. A. Wajda. — Koszalin : Video-Muza, 1973. — 1 kas. wiz. (104 min) : dźw., kolor. — (Wideoteka Filmu Polskiego). — Film z 1972 r.

**ZBIGNIEW HERBERT** : potęga smaku. — Warszawa : Telewizja Polska S. A., 1997. — 2 kas. wiz. (130 min) : dźw., kolor. + dr. — (Powszechna Wideoteka Edukacyjna). — Film przedstawia sylwetkę i twórczość poety.

**ZEMSTA** / wg komedii A. Fredry ; reż. A. Wajda. — Warszawa : Arka Film : Vision Film Disribution Company : Telewizja Polska S. A., 2002. — 1 kas. wiz. (100 min) : dźw., kolor.

**ZIEMIA OBIECANA** / wg powieści Wł. St. Reymonta ; reż. i scen. A. Wajda. — Warszawa : Vision Film Disribution Company [dystr.], 2000. — 1 kas. wiz. (138 min) : dźw., kolor. — (Polskie Kino ; 15).

## Kasety magnetofonowe

**ANARUK CHÓPIEC Z GRENLANDII** / Cz. Centkiewicz. — Warszawa : Zakł. Wydaw. i Nagr. Pol. Zw. Niewidomych, [1988]. — 1 kas. dźw. (2 × 60 min) : mono.

**ANTOLOGIA POEZJI POLSKIEJ XX WIEKU**. — Warszawa : Tedart, 1993. — 6 kas. dźw. (6 × ok. 40 min) : stereo.

**BAJKI** / A. Mickiewicz. — Warszawa : Polskie Nagrania, 1987. — 1 kas. dźw. (ok. 37 min) : stereo.

**BAJKI** / I. Krasicki // W: Słowa zwykłe i niezwykłe : język polski : 5. — Warszawa : Wydaw. Szk. i Pedag., 1995. — 1 kas. dźw. — S. a. 12.

**BAJKI** / I. Krasicki. — Warszawa : Polskie Nagrania, 1987. — 1 kas. dźw. (ok. 47 min) : stereo. — Zawiera także: Bajki / A. Fredro. Bajki / A. Mickiewicz. Bajki / J. de la Fontaine.

**BALLADY I ROMANSE** / A. Mickiewicz. — Warszawa : Zakł. Wydaw. Nagr. Pol. Zw. Niewidomych, [ok. 1980]. — 1 kas. dźw. (ok. 45 min) : mono.

**CHŁOPI** / Wł. St. Reymont. — Warszawa : Zakł. Wydaw. i Nagr. Pol. Zw. Niewidomych, 1971. — 49 kas. dźw. (49 × 60 min) : mono.

**DZIADY : SŁUCHOWISKO POLSKIEGO RADIA** / wg A. Mickiewicza. — Warszawa : Zakł. Wydaw. i Nagr. Pol. Zw. Niewidomych, 1988. — 4 kas. dźw. (4 × 60 min) : mono.

**FARAON** / B. Prus. — Warszawa : Zakł. Wydaw. i Nagr. Pol. Zw. Niewidomych, 1974. — 25 kas. dźw. (25 × 60 min) : mono.

**GRANICA** / Z. Nałkowska. — Warszawa : Zakł. Wydaw. i Nagr. Pol. Zw. Niewidomych, [19-]. — 15 kas. dźw. (15 × 60 min) : mono.

**JAN TWARDOWSKI** : utwory wybrane w wykonaniu autora / J. Twardowski. — [b. m.] : Edycja Św. Pawła, [1999?]. — 2 kas. dźw. (2 × ok. 40 min) : stereo.

**KAMIENIE NA SZANIEC** / A. Kamiński. — Warszawa : Zakł. Wydaw. i Nagr. Pol. Zw. Niewidomych, [1980]. — 5 kas. dźw. (5 × ok. 60 min) : mono.

**KRZYŻACY** / H. Sienkiewicz. — Warszawa : Zakł. Wydaw. i Nagr. Pol. Zw. Niewidomych, [b. r.]. — 24 kas. dźw. (24 × 60 min) : mono.

**LALKA** / B. Prus. — Warszawa : Zakł. Wydaw. i Nagr. Pol. Zw. Niewidomych, 1975. — 39 kas. dźw. (39 × 60 min) : mono.

**NAD NIEMNEM** / E. Orzeszkowa. — Warszawa : Zakł. Wydaw. i Nagr. Pol. Zw. Niewidomych, [1986]. — 22 kas. dźw. (22 × 60 min) : mono.

**NOCE I DNIE** / M. Dąbrowska. — Warszawa : Zakł. Wydaw. i Nagr. Pol. Zw. Niewidomych, 1988. — 63 kas. dźw. (63 × 60 min) : mono.

**NOWELE** / H. Sienkiewicz. — Warszawa : Zakł. Wydaw. i Nagr. Pol. Zw. Niewidomych, [1980]. — 16 kas. dźw. (16 × 60 min) : mono.

**ODPRAWA POSŁÓW GRECKICH** / J. Kochanowski. — Warszawa : Zakł. Wydaw. i Nagr. Pol. Zw. Niewidomych, [1988]. — 1 kas. dźw. (ok. 45 min) : mono.

**OTO JEST KASIA** / M. Jaworczakowa. — Warszawa : Zakł. Wydaw. i Nagr. Pol. Zw. Niewidomych, [1988]. — 4 kas. dźw. (4 × 60 min) : mono. — Sygn.

**PAN TADEUSZ CZYLI OSTATNI (...)** / A. Mickiewicz. — Warszawa : Zakł. Wydaw. i Nagr. Pol. Zw. Niewidomych, [b. r.]. — 12 kas. dźw. (12 × 60 min) : mono.

**POEZJE WYBRANE** / T. Gajcy. — Warszawa : Zakł. Wydaw. i Nagr. Pol. Zw. Niewidomych, [197-]. — 1 kas. dźw. (ok. 60 min) : mono.

**POEZJE WYBRANE** / St. Grochowiak. — Warszawa : Zakł. Wydaw. i Nagr. Pol. Zw. Niewidomych, [19-]. — 2 kas. dźw. (2 × ok. 60 min) : mono.

**POEZJE WYBRANE** / Z. Krasiński. — Warszawa : Zakł. Wydaw. i Nagr. Pol. Zw. Niewidomych, [b. r.]. — 1 kas. dźw. (ok. 40 min) : mono.

**POEZJE WYBRANE** / J. Lechoń. — Warszawa : Zakł. Wydaw. i Nagr. Pol. Zw. Niewidomych, [1980]. — 2 kas. dźw. (2 × ok. 40 min) : mono.

**POEZJE WYBRANE** / B. Leśmian. — Warszawa : Zakł. Wydaw. i Nagr. Pol. Zw. Niewidomych, [ok. 1978]. — 2 kas. dźw. (2 × 60 min) : mono.

**POEZJE WYBRANE** / M. Pawlikowska-Jasnorzewska. — Warszawa : Zakł. Wydaw. i Nagr. Pol. Zw. Niewidomych, [1980]. — 1 kas. dźw. (60 min) : mono.

**POEZJE WYBRANE** / J. Słowacki. — Warszawa : Zakł. Wydaw. i Nagr. Pol. Zw. Niewidomych, [ok. 1989]. — 1 kas. dźw. (40 min) : mono.

**POEZJE WYBRANE** / L. Staff. — Warszawa : Zakł. Wydaw. i Nagr. Pol. Zw. Niewidomych, [19-]. — 2 kas. dźw. (2 × ok. 60 min) : mono.

**POEZJE WYBRANE** / W. Szymborska. — Zakł. Wydaw. i Nagr. Pol. Zw. Niewidomych, [1978]. — 1 kas. dźw. (60 min) : mono.

**POEZJE WYBRANE** / J. Tuwim. — Warszawa : Zakł. Wydaw. i Nagr. Pol. Zw. Niewidomych, [198-]. — 2 kas. dźw. (2 × ok. 60 min) : mono.

**POPIÓŁ I DIAMENT** / J. Andrzejewski. — Warszawa : Zakł. Wydaw. i Nagr. Pol. Zw. Niewidomych, 1967. — 11 kas. dźw. (11 × 60 min) : mono.

**POTOP** / H. Sienkiewicz. — Warszawa : Zakł. Wydaw. i Nagr. Pol. Zw. Niewidomych, [1984]. — 60 kas. dźw. (60 × 60 min) : mono.

**POŻEGNANIE Z MARIĄ** / T. Borowski. — Warszawa : Zakł. Wydaw. i Nagr. Pol. Zw. Niewidomych, [1980]. — 15 kas. dźw. (15 × 60 min) : mono.

**PRZEDWIOŚNIE** / S. Żeromski. — Warszawa : Zakł. Wydaw. i Nagr. Pol. Zw. Niewidomych, [1986]. — 13 kas. dźw. (13 × 60 min) : mono.

**TRENY** / J. Kochanowski. — Warszawa : Polskie Nagrania, [1986]. — 1 kas. dźw. (ok. 56 min) : stereo. — Fragmenty przedstawienia A. Hanuszkiewicza z Teatru Narodowego.

**U ZŁOTEGO ŹRÓDŁA** : wybór baśni polskich / Warszawa : Zakł. Wydaw. i Nagr. Pol. Zw. Niewidomych, 1980. — 5 kas. dźw. (5 × 60 min) : mono.

**W PUSTYNI I W PUSZCZY** / H. Sienkiewicz. — Warszawa : Prószyński i S-ka, 1998. — 6 kas. dźw. (6 × ok. 60 min) : stereo, Dolby. — (Książka do Słuchania).

**WESELE : SŁUCHOWISKO RADIOWE** / wg dramatu S. Wyspiańskiego. — Warszawa : Zakł. Wydaw. i Nagr. Pol. Zw. Niewidomych, 1987. — 3 kas. dźw. (3 × 60 min) : mono.

**WIELKIE MONOLOGI ROMANTYCZNE**. — Warszawa : Polskie Nagrania, [1986]. — 1 kas. dźw. (48 min) : stereo. — Zawiera: A. Kordan / J. Słowacki. B. Dziady cz. III / A. Mickiewicz.

**WIERSZE I BAJKI DLA DZIECI**. — Warszawa : Wifon, [1970?]. — 1 kas. dźw. (ok. 50 min) : mono.

**WYBÓR POEZJI** / J. Słowacki. — Warszawa : Zakł. Wydaw. i Nagr. Pol. Zw. Niewidomych, [1987]. — 2 kas. dźw. (2 × 60 min) : mono.

### Płyty kompaktowe

**NAD WODĄ WIELKĄ I CZYSTĄ** : wiersze Adama Mickiewicza i Juliusza Słowackiego / muzyka, wykon. S. Klawe. — [b. m.] : Selles Records, 2000. — 1 płyta audio compact CD (ok. 40 min) : digital ; 12 cm.

**LUDZIE BEZDOMNI** / S. Żeromski ; adapt. i reż. W. Markiewicz ; czyta D. Segda, Ł. Nowicki. — [b. m.] : Universal Music Polska, cop. 2001. — 5 płyt audio compact CD (ok. 310 min) : 12 cm. — (Biblioteka Słuchacza).

**OGNIEM I MIECZEM** / H. Sienkiewicz ; reż. K. Stawowy ; czyta J. Chmielnik. — [b. m.] : Universal Music Polska, 2001. — 5 płyt audio compact CD (ok. 330 min) : 12 cm. — (Biblioteka Słuchacza).

**PAN TADEUSZ CZYLI OSTATNI (...)** / A. Mickiewicz ; reż. A. Bardini. — Warszawa : Polskie Nagrania [etc.], 1999. — 12 płyt audio compact CD (12 × ok. 60 min) : digital ; 12 cm.

**PAN WOŁODYJOWSKI** / H. Sienkiewicz ; reż. K. Stawowy ; czyta A. Dziurman. — [b. m.] : Universal Music Polska, cop. 2001. — 4 płyty audio compact CD (ok. 300 min) : 12 cm. — (Biblioteka Słuchacza).

## **З М Е С Т**

Тлумачальная запіска .....	3
----------------------------	---

### **Чытанне**

Асаблівасці выкладання чытання ў пачатковых класах .....	8
I клас .....	11
II клас .....	16
III клас .....	20
IV клас .....	24

### **Польская літаратура**

V клас .....	28
VI клас .....	31
VII клас .....	35
VIII клас .....	38

### **Гісторыя польскай літаратуры**

IX клас .....	42
X клас .....	53
XI клас .....	59

### **Дадаткі**

<i>Дадатак 1.</i> Рэкамендацыйны спіс твораў для завучвання на памяць у II—IV класах .....	68
<i>Дадатак 2.</i> Пералік аўдыявізуальных матэрыялаў .....	81

Вучэбнае выданне

ВУЧЭБНАЯ ПРАГРАМА  
для класаў з вывучэннем мовы нацыянальнай меншасці  
і класаў з навучаннем на мове нацыянальнай меншасці  
ва ўстановах агульной сярэдняй адукцыі  
(вучэбны прадмет «Літаратура нацыянальнай меншасці»)

**ПОЛЬСКАЯ ЛІТАРАТУРА**  
**I–XI класы**

Нач. рэдакцыйна-выдавецкага аддзела *Г. І. Бандарэнка*

Рэдактар *Л. В. Дзэмід*

Камп'ютарная вёрстка *А. М. Кісялёва*

Карэктар *К. В. Шобік*

Падпісана ў друк 00.06.2012. Фармат 60×84/16. Папера афсетная.

Гарнітура Школьная. Друк афсетны. Ум. друк. арк. 5,58.

Ул.-выд. арк. 3,98. Тыраж 000 экз. Заказ

Выдавец і паліграфічнае выкананне:

Навукова-метадычнаа ўстанова «Нацыянальны інстытут адукцыі»

Міністэрства адукцыі Рэспублікі Беларусь.

ЛИ № 02330/0494469 ад 08.04.2009. Вул. Карала, 16, 220004, г. Мінск